

ЧАС РАЗБУРАЦЬ І ЧАС БУДАВАЦЬ

РЭФЕРЭНДУМ: АВАНТУРА ЦІ ДАКЛАДНЫ РАЗЛІК?

НА ПЫТАННІ КАРЭСПАНДЭНТА «ГОЛАСУ РАДЗІМЫ» Таісы БАНДАРЭНКА
АДКАЗВАЕ СТАРШЫНЯ ІНІЦЫЯТЫУНАЙ ГРУПЫ ПА ПРАВЯДЗЕННЮ
РЭФЕРЭНДУМУ Уладзімір АНЦУЛЕВІЧ

ПРАДСТАУЛЯЕМ СУБ'ЕСЕДНІКА

АНЦУЛЕВІЧ Уладзімір Іванавіч нарадзіўся 15 мая 1954 года ў в. Жытомля Гродзенскага раёна. Скончыў фізічны факультэт БДУ. Старшы навуковы супрацоўнік Інстытута фізікі Акадэміі навук Беларусі. Аўтар звыш 50 навуковых прац. Член сойму БНФ. Старшыня ініцыятыўнай групы рэфэрэндуму.



— Уладзімір Іванавіч, скончыўшы першы і, мне здаецца, цяжкі этап вашай працы — збор подпісаў. Наперадзе не менш адказная справа — рэфэрэндум. Але давайце вернемся да самага пачатку. Тым больш, што гэта цікавіць нашага замежнага чытача, які ведае аб рэфэрэндуме толькі з выпадковай інфармацыі. Чыя гэта была ідэя, і з якой мэтай створана ініцыятыўная група?

— Я не буду закранаць палітычныя, эканамічныя, сацыяльныя і іншыя падставы для дэтэрмінавага спынення пайнамоцтваў цяперашняга Вярхоўнага Савета, які з'яўляецца галоўным тормадам на шляху карэнных рэформаў. З якім бы сумам ні азіраўся камуністычны Вярхоўны Савет назад, у недалёкае мінулае, калі ён быў, фактычна, прадстаўнічым органам мясцовага ўзроўню на перыферыі імперыі, і гэта было вельмі зручна: ніякай адказнасці, але Бо-жым клопатам, незалежна ад нашага жадання і дзеяння (а

дакладней — бяздзянняў) Вярхоўнага Савета, пасля жніўня мінулага года мы сталі грамадзянамі незалежнай Беларускай дзяржавы. І цяпер ужо няма ніякага цэнтра, і спадзявацца трэба толькі на сябе, бо ў нашых суседзяў шмат сваіх праблемаў. У гэтых умовах высветлілася поўная няздольнасць Вярхоўнага Савета быць вышэйшым органам дзяржаўнай улады, ён як быў, так і застаўся прадстаўнічым. Наш народ паранейшаму безабаронны перад авантурнай палітыкай суседзяў. Усе спробы нешматлікай апазіцыі Беларускага Народнага Фронта схіліць Вярхоўны Савет да вырашэння тэрміновых і неадкладных пытанняў па ўсталяванню нашай дзяржаўнасці, натыкаліся на сцяну непаразумення, нежадання нават абмяркоўваць гэтыя пытанні.

Разумеючы вынікі такой палітыкі, усведамляючы сваю адказнасць за лёс Бацькаўшчыны, вычарпаўшы ўсе магчымыя парламенцкія спосабы,

апазіцыя Беларускага Народнага Фронта ў Вярхоўным Сацеце прыняла рашэнне звярнуцца непасрэдна да народа. Так, у канцы снежня 1991 года была зроблена Заява апазіцыі БНФ, падпісаная 35 народнымі дэпутатамі, аб пачатку фармавання ініцыятыўнай групы ўсебеларускага рэфэрэндуму па пытаннях роспуску Вярхоўнага Савета.

ПАУЛОУСКІ Павел, 25 гадоў, закройшчык:

1. Так, я бачыў тых хлопчыкаў, якія збіралі подпісы. На жаль, яны мяне нічым не прывабілі.
2. Хутчэй за ўсё не, бо не бачу я ў нас ні партыі, ні лідэра, за якімі можна было б пайсці.
3. Спадзяюся толькі на самога сябе.

— Заявы былі і раней. Які лёс напаккаў гэтую заяву, і (Заканчэнне на 3-й стар.).

ЗАУВАГА АУТАРА:

Працуючы над інтэрв'ю, я вырашыла зрабіць маленькае даследаванне грамадскай думкі, каб даведацца пра тое, як адносяцца людзі да рэфэрэндуму. А таму папрасіла выпадковых сусрэчных на вуліцы, а таксама па тэлефоне адказаць на тры мае пытанні:

1. Ці вядома вам, што прайшоў збор подпісаў у падтрымку правядзення рэфэрэндуму па спыненні дзейнасці Вярхоўнага Савета Беларусі і новых выбарах?
2. Ці будзеце вы прымаць удзел у рэфэрэндуме?
3. У гэтую, даволі цяжкую часіну, з кім вы звязваеце свае надзеі?

Адказы на пытанні чытайце па тэксту інтэрв'ю.

3 ГІСТОРЫІ ВЁСАК

ЧАРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ

«ПАГРАНІЧНАЕ» ЯНОВА

Гістарычныя звесткі пра вёску Янова (цэнтр сельсавета Веткаўскага раёна) мне ўдалося знайсці ў двух статыстычных даведніках канца XIX — пачатку XX стагоддзяў. У кнізе «Волости и важнейшие селения Европейской России. — Вып. V. — Губернии Литовской и Белорусской областей» (Санкт-Петербург, 1886, с. 170) назва вёскі падаецца ў форме «Яновъ». Тут сказана, што ў гэтым населеным пункце Стаўбунскай воласці, які размешчаны на рэчцы Стаўбунцы, у 80-я гады XIX стагоддзя налічвалася 149 двароў, пражывала 865 жыхароў, меўся вятрак. У другой статыстычнай крыніцы — «Список населённых мест Могилёвской губернии» Г. П. Пажарава (Могилёў, 1910, с. 50) адзначаны наступныя факты: вёска Янова Стаўбунскай воласці належыць Яноўскаму вясковому таварыству, у распараджэнні якога маецца 1 806 дзесяцін зямлі, годнай для апрацоўкі, 23 дзесяціны няўдодбі і 45 дзесяцін пад лесам; у вёсцы пражывае 650 мужчын і 674

жанчыны; колькасць двароў — 183. Вось быццам бы і ўсе дакументальна засведчаныя гістарычныя звесткі пра гэтую вёску. Праўда, назву Янова нагадвае і польская гісторыка-геаграфічная праца — «Геаграфічны слоўнік Польскага каралеўства і іншых славянскіх краін» (том III. — Варшава, 1882, с. 414, на польскай мове). Аднак гаворка тут ідзе не пра канкрэтнае пасяленне пад назвай Янова, а пра шматлікія пасяленні пад такім найменнем увогуле. У гэтым даведніку сказана, што назвы тыпу Янаў, Яноўа распаўсюдзіліся ў польска-літоўска-беларускім арэале даволі позна — з XVI—XVII стагоддзяў. Да з'яўлення вядомай колькасці падобных назваў населеных пунктаў прычынілася... папулярнасць асабовага імя Ян, якая тлумачылася тым, што некалькі каралёў Рэчы Паспалітай і проста знакамітых, заможных людзей дзяржавы насілі якраз гэтае імя — Ян.

(Заканчэнне на 7-й стар.).



«Тыя рэформы ўрада, якія тычацца зямлі — носяць палавінчаты характар. Яны не даюць зямлю сялянам, не садзейнічаюць развіццю фермерства. Нам патрэбна прыняць закон Рэспублікі Беларусь, які б даваў цвёрдыя гарантыі разумнага валодання ёю сапраўдным гаспадаром-сялянінам. Сялянская партыя Беларусі падрыхтавала праект такога закона. Але яго трэба спачатку шырока, усенародна абмеркаваць...»

(З выступлення старшыні Беларускай сялянскай партыі Яўгена ЛУГІНА на II з'ездзе беззямельных сялян).

НА ЗДЫМКУ: Я. ЛУГІН гутарыць з дэлегатамі з'езда.

Фота В. СТАВЕРА.

[Больш падрабязна аб II з'ездзе беззямельных сялян Рэспублікі Беларусь чытайце ў адным з бліжэйшых нумароў газеты].

У ЛЮСТЭРКУ САЦЫЯЛОГІ

НІ ДЭМАКРАТЫІ,
НІ КАПІТАЛІЗМУ

У Расіі і Беларусі найменш схільны да падтрымкі дэмакратыі і капіталізму, такі адзін з вывадаў міжнароднага даследавання, праведзенага амерыканскім інстытутам сацыяльных даследаванняў універсітэта штата Гаваі ў рамках праграмы «Новая дэмакратыя і мясцовае самакіраванне».

У ходзе гэтага шырокамаштабнага даследавання былі апытаны каля 3 тысяч прадстаўнікоў мясцовых улад розных узроўняў у больш чым 200 гарадах сямі дзяржаў Усходняй Еўропы. У іх лік увайшлі пяць рэспублік былога Савецкага Саюза — Расія, Украіна, Беларусь, Казахстан і Літва.

Па даных даследавання, якім былі заняты вучоныя 24 краін свету, «падтрымка капіталізму надзвычай моцная ў Літве, Польшчы і Славеніі, слабей на Украіне і надзвычай слабая ў Расіі і Беларусі».

Апытанне прадстаўнікоў мясцовых улад выявіла, што «два асноватворчыя прынцыпы дэмакратыі — шырокі ўдзел у дэмакратычным працэсе і палітычная роўнасць — карыстаюцца слабай падтрымкай ва ўсіх краінах Усходняй Еўропы, за выключэннем Славеніі, прычым гэта падтрымка найбольш слабая ў Расіі, Беларусі і Літве».

БЕЛАРУСІЗАЦЫЯ

ПАЧНЕМ З КАМАНДЗІРАУ

На калегіі Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь зацверджана праграма вывучэння і пастаноўвага пераходу Узброеных Сілаў на дзяржаўную мову.

Праграма складаецца з чатырох раздзелаў і ўключае асноўныя накірункі будучай работы. Прыклад закліканы паказаць кіруючыя органы. Ужо з 1 ліпеня ў войску будуць праводзіцца планавыя заняткі.

На працягу 6 гадоў мяркуецца поўнасцю перайсці на выкарыстанне ва Узброеных Сілах Беларусі дзяржаўнай мовы — беларускай.

НА ТАМОЖНІ

ВЫРАТАВАННЯ СКАРБЫ

Цэлы скарб на колах трапіў у рукі гродзенскіх таможнікаў і супрацоўнікаў УКДБ.

У службовым купэ поезда Санкт-Пецярбург — Варшава — Берлін імі былі выяўленыя схаваныя ў тайніках каштоўнасці: залатыя партгетгар і гадзіннікі з брыльянтамі, сярэбраныя скульптуры, дукатніца, табакерка і іншыя сувеніры, па-мастацку зробленыя хрустальныя вырабы, пазалочаная ікона і званы, рэдкая прыгажосць фарфоравае і металічнае блюды дарэвалюцыйнай вытворчасці. Канфіскаваны таксама арыгіналы карцін невыяўленых аўтараў, выдадзеныя ў пачатку нашага стагоддзя кнігі «Айчынная вайна і рускае грамадства», «Сусвет і чалавек», пазалочаныя малітвеннікі на нямецкай і яўрайскай мовах, некалькі альбомаў з вельмі рэдкімі калекцыямі.

Гэта далёка не адзіны факт вывазу антыкварыяту за мяжу. Сумеснымі дзеяннямі нашых супрацоўнікаў і таможнікаў спынена яшчэ некалькі спроб правозу кантрабанды ў буйных размерах, — пракаменціраваў гэты выпадак начальнік УКДБ рэспублікі па Гродзенскай вобласці палкоўнік Леанід Сцепаненка. — Толькі за апошнія два гады канфіскавана звыш 130 старадаўніх ікон, буйныя партыі газавай зброі, замежнай валюты і іншых каштоўнасцей на агульную суму звыш чатырох мільёнаў рублёў.

ГОРНАЯ СТАТЫСТЫКА

ЭКСПАРТ СКАРАЧАЕЦА

З пачатку 1992 года з Мінска на экспарт па-стаўлена прадукцыя на 1 464,9 мільёна рублёў ва ўнутраных цэнах. Гэта амаль 5 тысяч трактароў, 430 грузавых аўтамабіляў, 16 тысяч веласіпедаў, 88,1 тысячы халадзільнікаў, 22,3 тысячы тэлевізараў. У параўнанні з мінулым годам экспартныя пастаўкі грузаў і скараціліся на 65,8 працэнта, трактароў — на 25,1, халадзільнікаў — на 31,8, тэлевізараў — на 15,2 працэнта.

ПАМЯЦЬ

ЗВАРОТ ДА СУАЙЧЫННІКАУ

Прэзідыум Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь звярнуўся да народа ў сувязі з Днём вызвалення.

3 ліпеня 1944 года — адна з самых памятных дат у нашай гісторыі, — гаворыцца ў Звароце. — 48 гадоў назад была вызвалена сталіца Рэспублікі Беларусь горад Мінск. Гэты дзень адзначаецца як святы вызвалення ўсёй беларускай зямлі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, як сімвал подзвігу тых, хто адстойваў незалежнасць нашай шмат-

МІЖУРАДАВАЕ ПАГАДНЕННЕ



У Мінску адбылося падпісанне міжурадовага пагаднення паміж Рэспублікай Беларусь і Злучанымі Штатамі Амерыкі па інвестыцыях, якія дазваляць амерыканскім партнёрам знаходзіць дзелавых людзей у Беларусі і ўкладваць капітал, не бяючыся яго страціць.

НА ЗДЫМКУ: пагадненне падпісвае прэзідэнт ОПІК пан Фрэд ЗЭДЭР і ўпаўнаважаны ўрада Рэспублікі Беларусь старшыня Дзяржкамітэта РБ па знешніх эканамічных сувязях Уладзімір РАДКЕВІЧ.

пакутнай зямлі на фронце, у партызанскім атрадзе, у падполлі.

Свабода дасталася вельмі дарагой цаной — загінулі мільёны людзей, таму гэты дзень заўсёды адзначаецца і з радасцю, і са слязімі на вачах. Прайшло амаль паўвека, але па-ранейшаму ў сэрцах людскіх жывая памяць аб тых, хто не дажыў да перамогі.

Зварот накіраваны да ўсіх грамадзян, дэпутатаў, кіраўнікоў калектываў, моладзі і заклікае аддаць даніну памяці загінуўшым, усім ахвярам вайны, зберагчы добрыя традыцыі нашага народа.

«Хто яшчэ дзесяцігоддзе назад мог уявіць, што сістэма, якая прэтэндавала на тое, каб высока несці сцяг ідэй гуманізму і ўвасабляць прагрэс усяго чалавецтва, народзіць апакаліпсіс дваццатага стагоддзя — Чарнобыль? Для ўсведамлення маштабаў гэтага здарэння прывяду толькі некалькі лічбаў:

— ацэнка ўрон, нанесенага Чарнобылем Рэспубліцы Беларусь, якая сама не мела і не мае ніводнай атамнай электрастанцыі, выражаецца шаснаццацю гадавымі бюджэтамі рэспублікі;

— больш дзвюх трацей радыеактыўнага попелу Чарнобыля выпала на Беларусь і пакрыла пятую частку яе тэрыторыі;

— з моцна забруджаных раёнаў рэспублікі мы завяршаем перасяленне звыш ста тысяч чалавек.

Бяздушная крывадушнасць кіраўнікоў былога Саюза, якія на працягу рада гадоў ігнравалі свайму народу і ўтойвалі ісціну ад усяго свету, прывяла да таго, што сёння смяротнай пагрозе падвяргаецца генафонд беларускай нацыі. Мяркуюць самі: на працягу пяці апошніх гадоў зафіксаваны рост анкалагічных захворванняў шчытападобнай залозы ў дзяцей у дваццаць два разы!

Сёння мы ўжо не крычым і не заклікаем, звяртаючыся да сусветнага супольніцтва. На жаль, мы не атрымалі своечасовай падтрымкі па міждзяржаўнай лініі. У нашага шматпакутнага народа склалася думка, што ён кінуты на волю лёсу, што мы навінны разлічваць толькі на свае ўласныя сілы».

(З выступлення С. ШУШКЕВІЧА на канферэнцыі ААН па навакольнаму асяроддзю і развіццю ў Рыю-дэ-Жанейра 13 чэрвеня 1992 г.)

ВЕСТКІ АДУСЮЛЬ

● Вуліцы Сацыялістычная, Урыцкага, бульвар Ленінскага камсамола ў Гродна будуць насіць цяпер адпаведна назвы: Вітаўта, Залатарская і Браніслава Тарашкевіча. Такое рашэнне прыняла сесія гарадскога Савета народных дэпутатаў.

● Самыя высокія ўклады ў Ашчадбанку ў жытараў Брэсцкай вобласці — па 40—60 тысяч рублёў. Адна асоба такіх укладаў можа мець некалькі — у розных гарадах Беларусі і нават краін СНД. Так што сярод укладчыкаў, магчыма, ёсць і мільянеры.

● Спачатку ў Мінску, у Палацы спорту, а затым і ва ўсіх абласных цэнтрах адкрываюцца казіно. Гуляць у іх дазваляецца людзям, не маладзейшым за 18 гадоў. Удзень можна праіграць ці выйграваць рублі, а ўначы — толькі долары і іншую валюту.

● Да таго, як стаць дэпутатам гарадскога і Ленінскага раённага Саветаў горада Бабруйска Яў-

ген Марозаў быў тройчы асуджаны. Цяпер яго зноў чакае лава падсудных — дэпутата злавлі за руку, калі ён браў хабар ад работнікаў гандлю.

● Па звестках газеты «Коммерсант Беларусі», ў Мінску ствараецца клуб мільянераў. Права ўваходу ў яго атрымаюць тыя, хто можа пахваліцца капіталам не менш як 10 мільёнаў рублёў. Прагноз такі: набярэцца ўжо не менш 20 тузоў.

● Адноўленая Гродзенская епархія Беларускага экзархата пачала выдаваць «Гродзенскія епархіяльныя ведамасці». Духоўна-асветніцкая газета будзе выходзіць штомесяц і распаўсюджвацца ў цэрквах.

ПАРАДОКСЫ РЫНКУ



Крыты рынак у пасёлку Сельмашаўскі Гомеля стаў дзейнічаць крыху больш за два гады назад. Яго рады трывала атабарылі не толькі гандляры гароднінай, фруктамі, кветкамі, мясной прадукцыяй, але і тыя, хто бойка вядзе гандаль рэчамі. Дырэкцыя змярылася з «веваннем часу» і паклапацілася аб пашырэнні гандлёвых радоў, заключыла шэраг дагавораў з гаспадаркамі вобласці на пастаўкі дадатковай сельгаспрадукцыі.

І раптам гарадскія ўлады прымаюць рашэнне: забараніць гандаль рэчамі на тэрыторыі крытага рынку ў пасёлку Сельмашаўскі і перанесці яго на цэнтральны стадыён абласнога цэнтра. Хоць гараджан не задавальняла такое рашэнне, узмоцнены напад міліцыі за два дні дзяжурства ўсё ж «спавярнуў назад» чараду пакупнікоў і прадаўцоў, тлумачачы свае дзеянні складанымі крымінальнымі абставінамі на крытым рынку.

Але тлумачэнне тут, відаць, у іншым: уваход на крыты рынак — бясплатны, а на рэчаах, на тэрыторыі стадыёна, для пакупнікоў або проста цікаўнага — 2 рублі, для прадаўца — 15 рублёў. За першыя два дні гандлю даход стадыёна склаў каля 40 тысяч рублёў. Магчыма, і ёсць сэнс падтрымаць такім чынам гарадскі стадыён, які мае патрэбу ў рамонце. Але як быць з ранейшым капіталістчным рынкам у густанаселеным мікрараёне, які сіратліва стаіць пустым нават у нядзельныя дні!

НА ЗДЫМКУ: група работнікаў падатковай інспекцыі перад рэйдом па стадыёну.

РЭФЕРЭНДУМ: АВАНТУРА ЦІ ДАКЛАДНЫ РАЗЛІК?

[Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.]

што было далей? Як слова стала канкрэтнай справай?

— Праз некалькі дзён, 28 снежня, адбылося нечарговае пасяджэнне Сойма Беларускага Народнага Фронта, на якім быў створаны аргкамітэт Ініцыятыўнай групы. Сойм таксама заявіўся да ўсіх дэмакратычных партый і арганізацый з прапановай аб'яднаць свае намаганні па арганізацыі рэфэрэндуму. На нарадах 4 і 11 студзеня 1992 года быў створаны блок грамадска-палітычных арганізацый дэмакратычнай арыентацыі, у які акрамя БНФ увайшлі Аб'яднаная дэмакратычная партыя Беларусі, Беларуска-сялянская партыя, Беларуска-хрысціянска-дэмакратычная злучэнне, Мінскі гарадскі страйкавы камітэт, Нацыянальна-дэмакратычная партыя Беларусі, Свабодны прафсаюз Рэспублікі Беларусь. Пазней да блоку далучылася Беларуска-сацыял-дэмакратычная грамада.

Адначасова, выкарыстоўваючы структуры ўдзельнікаў блоку, ішло фармаванне Ініцыятыўнай групы. На месцы рассыляліся вытрымкі з закона аб рэфэрэндуме, які, дарэчы, пачаў дзейнічаць толькі з 1 студзеня гэтага года, на тэрыторыі абласцей і эканамічных падставах рэфэрэндуму, рэкамендацыі па стварэнню суполак Ініцыятыўнай групы. Гэта праца была выканана ў вельмі сціслы тэрмін — за 2 тыдні і ў складаных абставінах — Калядныя святы, эпідэмія грыпу. Аднак ужо 11 студзеня адбылася Устаноўчая канферэнцыя Ініцыятыўнай групы, дзе былі прыняты рашэнні аб стварэнні групы і яе адкрытым сяброўстве — гэта значыць аб дазале ўваходжання ў яе грамадзянам, якія падзяляюць мэты рэфэрэндуму і рашэнні Устаноўчай канферэнцыі, аб праекце фармулёўкі пытання, якое прапонуецца на рэфэрэндум, аб старшыні Ініцыятыўнай групы і Каардынацыйнай радзе і іх паўнамоцтвах.

Людміла Аляксандраўна, 36 гадоў, інжынер:

1. Не. На палітыку цяпер не хапае часу.
2. Пайду. Але ж я ма па веру ў хуткія змены да лепшага.
3. Хоць я і не веруюча, але ж здаецца, што засталася спадзяванца толькі на Бога.

— Вы неаднаразова ўжывалі пра Устаноўчую канферэнцыю і спасылаліся на яе рашэнні. Чаму вы надаеце ёй такое вялікае значэнне?

— Галоўны вынік Устаноўчай канферэнцыі — гэта дакладнае вызначэнне мэты рэфэрэндуму. Гэтай мэтай з'яўляецца «прыняцце абавязковага рашэння аб датэрміновым выбарах увосень 1992 года новага складу Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь на падставе Закона аб выбарах народных дэпутатаў Рэспублікі Беларусь», які ўнесены юрыдычны падмурак таго рашэння, якое павінна быць выканана пры станаўчых выніках рэфэрэндуму. Не кансультаўны рэфэрэндум, а абавязковае рашэнне! Ніякі закон не дае магчымасці нікому аспрэчваць права Ініцыятыўнай групы самай вызначаць мэту рэфэрэндуму! Цэнтральная камісія па рэфэрэндуму мае права толькі ўдакладняць са згоды Ініцыятыўнай групы і з улікам заключэння камісіі Вярхоўнага Савета фармулёўку пытання, калі яна не адпа-

вадае мэце рэфэрэндуму. Я гэта падкрэсліваю спецыяльна, бо заявы аб кансультаўным характары маючага адбыцца рэфэрэндуму з аўснаў некаторых высокапастаўленых асобаў з'яўляюцца ці вынікам недастатковай юрыдычнай даведчанасці, ці спробай сядомага падману і непавагі да народа, маўляў, вы галасуйце, як хочаце, мы ўсё роўна зробім па-свойму.

Другім важным вынікам устаноўчай канферэнцыі былі рашэнні аб паўнамоцтвах Каардынацыйнай рады і старшыні Ініцыятыўнай групы, якія атрымалі права прымаць рашэнні ад імя ўсёй Ініцыятыўнай групы. Гэта і дало магчымасць вельмі аператыўна рэагаваць на ўсе пераходы з боку ўлады, на правакацыі, «воўчыя ямы» і г. д., якіх было вельмі шмат, пакуль ішоў збор подпісаў. Фактычна гэтыя рашэнні і абумовілі паспяховае нашае працы.

14 студзеня заява Ініцыятыўнай групы і спіс яе кантактавага складу, а таксама працяг устаноўчай канферэнцыі былі перададзены ў Цэнтральную выбарчую камісію, якая з гэтага моманту набыла статус Цэнтральнай камісіі па рэфэрэндуму Рэспублікі Беларусь. І з гэтага моманту пачаўся адлік часу да рэфэрэндуму, бо далейшая працэдура падрыхтоўкі да яго і адпаведныя тэрміны рэгламентаваны законам.

МАЗУРКЕВІЧ Ганна Фёдаруна, 57 гадоў, пенсіонерка:

1. Не, я нічога не ведала.
2. Страчаны ўсе надзеі. Таму той, хто абяцаў і нічога не зрабіў, павінен адысці.
3. Вельмі спадзяюся, што прыйдуць новыя, якія здолеюць спыніць гэты развал. Ёсць у нас такія людзі.

— 440 тысяч подпісаў. Ліба ўражае, асабліва калі маецца на ўвазе той кароткі тэрмін, за які яны былі сабраны, і тое, што не ўсе рэгістраваны былі ахоплены Ініцыятыўнай групай. Колькі чалавек уваходзіла ў групу, і хто дапамагаў вам?

— Па-першае, не гаварыце аб Ініцыятыўнай групе ў мінулым часе. Група існуе, працягвае сваю дзейнасць. Наперадзе не менш складаная і адказная праца падчас агітацыі і галасавання. Да актыўнага ўдзелу ў падрыхтоўцы і правядзенні галасавання Ініцыятыўная група прыняла рашэнне аб пашырэнні свайго складу. Мы маем намер ахапіць сваёй дзейнасцю ўсю тэрыторыю Беларусі.

Па-другое, што датычыцца дапамогі, дык першым нам дапамог сам Вярхоўны Савет. З самага пачатку ён заняў ваяўніча адмоўную пазіцыю адносна рэфэрэндуму аб сваім роспуску, і гэтая ваяўнічасць не дазволіла яму цярпець ацаніць абстаноўку. Спадзяючыся на сілу сваіх загадаў і на беспараннасць прымацыйных з кананадаўствам, Вярхоўны Савет сіламі дзвюх камісій — па кананадаўству, па галаснасці і правах чалавека — падрыхтаваў адмоўнае заключэнне аб рэгістрацыі Ініцыятыўнай групы і пытання, якое прапаноўвалася на рэфэрэндум, пасля чаго спакойна чакаў, пакуль Цэнтральная камісія па рэфэрэндуму ператворыць адмоўнае заключэнне ў адмоўнае рашэнне. Цэнтральная камісія таксама не спынялася, ведаючы, што адмовіць яна можа толькі, спаслаўшыся на неадпавед-

насць фармулёўкі пытання мэце рэфэрэндуму і кананадаўству. І калі Ініцыятыўная група не захоча ці не зможа выправіць гэтыя «неадпаведнасці», спакойна працягнуўшы ўсё адведзены законам месячны тэрмін, Камісія ў апошні дзень гэтага тэрміну прыначыла пасяджэнне, каб аб'явіць Ініцыятыўнай групе, што фармулёўка пытання не адпавядае кананадаўству. А некалькі часу, каб склікаць Ініцыятыўную групу і ўдакладніць фармулёўку, ужо не засталася, зарэгістраваць пытанне няма магчымасці. На гэтай самаўпаўнаважанасці камісія і «пагарэла».

Калі б Ініцыятыўная група была зарэгістравана адразу пасля падачы заявы, гэта паставіла б нас у вельмі складаныя ўмовы. На той момант група налічвала 300 сяброў, і мы былі не падрыхтаваны да збору подпісаў. Увесь месяц, пакуль Камісія «думала», Ініцыятыўная група, як шахматыст, які рухуе свой ход, пакуль ідзе гадзіннік саперніка, актыўна працавала. На момант рэгістрацыі Ініцыятыўная група налічвала ўжо 1200 чалавек у 50 населеных пунктах Беларусі. Гэта былі палітычна актыўныя людзі. На момант рэгістрацыі Ініцыятыўнай групы яны атрымалі афіцыйныя матэрыялы, юрыдычныя дакументы, рэкамендацыі па арганізацыі збору подпісаў. Усе населеныя пункты, дзе праводзіўся збор подпісаў, былі падзелены на квадраты, кожны з якіх быў замацаваны за адным сябрам Ініцыятыўнай групы, каб выключыць перакрывацтва і тым самым зменшыць верагоднасць падвойных подпісаў, іншых памылак у працы.

Вельмі складаным было пытанне аб тэхнічным забеспячэнні збору подпісаў. Па закону ўсе выдаткі на гэта павінны рабіцца за кошт ініцыятараў. Аднак толькі для бланкаў подпісных лістоў патрабавалася 3 тоны паперы, яе рэальны кошт на той час быў каля 100 тысяч рублёў. Да таго ж расходы на друк, транспарт, сувязь, іншыя. У нас жа не было ні грошай, ні штаб-кватэры, ні сродкаў інфармацыі, ні вызваленых работнікаў — нічога.

Міхаіл, 40 год, працуе ў банку:

1. Не давялося.
2. Яшчэ не вырашыў. Невадомасць насцярожвае. А што, калі новыя будучы яшчэ горшыя!
3. Мне здаецца, павінен быць большая кансалідацыя сярод людзей. А яшчэ — менш палітыкі і больш эканомікі.

— Мне здаецца, гэта сведчыць аб авантурнасці вашай задумкі. А ў палітыцы, калі яна сур'езная, павінен быць вывераны кожны крок. Ці не так?

— Гэтая сітуацыя была дакладна пралічана і прагназавалася. Ніхто не дае грошай без гарантыі, што яны не будуць пушчаны на вецер. У нашым выпадку такімі гарантыямі маглі быць толькі вынікі працы. Атрымліваецца замкнётае кола. Каб разарваць яго, неабходна было ў першыя два тыдні працаваць так, каб ні ў кога не засталася сумненняў, што подпісы мы збіраем. Таму 15 лютага адбылася другая канферэнцыя Ініцыятыўнай групы, дзе былі выпрацаваны адпаведныя рэкамендацыі. На наступны тыдзень увесь пайшоў на падрыхтоўку подпісных лістоў і іншых дакументаў. Паперу мы пазычылі, друкавалі таксама за пазыку. 22 лютага падпісныя лісты, завераныя маім подпісам, выкананым

факсімільным спосабам, былі развезены па ўсёй Беларусі. Разам з лістамі кожны сябар Ініцыятыўнай групы атрымаў пасведчанне-даведку, на якім быў юрыдычна завераны ўзор майго подпісу і дакумент для мясцовага выканання з каментарам закона аб рэфэрэндуме па парадку засведчвання подпісаў старшыні і члена Ініцыятыўнай групы. Гэтыя дакументы адыгралі вельмі важную ролю.

Дапамог нам і мітынг, які адбыўся ў Мінску 23 лютага. На ім былі сабраны грошы і купоны, што забяспечылі нам транспартныя выдаткі. З 23 лютага адначасова амаль па ўсёй Беларусі пачаўся збор подпісаў. Ужо на першае сакавіка мы сабралі звыш 100 тысяч подпісаў. Такая хуткасць і дакладнасць у працы мела вельмі станаўчыя вынікі. Па-першае, з'явіліся спонсары, што дало магчымасць разлічыцца за пазыкі. Па-другое, пакуль улады былі дэмаралізаваныя і высвятлялі, хто ж вінаваты, што група была зарэгістравана, адбыўся прарыв у самым неабсягным месцы нашай працы — заседжанні подпісаў у мясцовых выканкомах. Пакуль бюракратычны махавік супрацьдзеяння раскручваўся, неабходная колькасць подпісаў была амаль што сабраная. Аб супрацьдзеянні я не буду расказваць, больш-менш аб гэтым прэса паведамляла, і мы яшчэ зробім ґрунтоўны аналіз гэтай кампаніі. Аднаму толькі, што мы змаглі пазбегнуць правакацыяў, розных пастак, і, працавалі метадычна і дакладна па свайму графіку.

ТРУСЕВІЧ Дзмітрый, 25 гадоў, студент радыётэхнічнага інстытута:

1. Падпісаўся.
2. Буду. Далей так не магчыма жыць. Патрэбны перамены.
3. На самага сябе. Кожны павінен сумленна рабіць сваю справу і каб ніхто не перашкаджаў.

— Многія па тэлебачанні сачылі, як адбылася перадача подпісных лістоў у Цэнтральную камісію. А як ішла гэтым праверка подпісаў, што вы можаце сказаць пра яе вынік?

— Мы падрыхтавалі адпаведную публікацыю, спадзяюся, яна будзе надрукавана, таму скажу вельмі каротка. Да правяркі насуперак закону былі прыцягнуты аялікі сілы — 49 адказных работнікаў Саўміна і Вярхоўнага Савета. Гэта менавіта тыя структуры, супраць якіх накіраваны рэфэрэндум. І ад гэтых людзей нельга было чакаць аб'ектыўнасці. Нягледзячы на гэта, за месяц напружанай працы Камісія і яе памочнікі не выявілі ніводнага парушэння закона з боку Ініцыятыўнай групы. Тыя лічбы, што прыводзіцца ў заключэнні Камісіі, звязаны з недакладнасцю ў тым, як падабаецца Камісіі, афармленне сабраных подпісаў. Падлічышы, колькі можна «нацягнуць» такіх подпісаў, Камісія высветліла, што ўсё роўна застаецца значна больш 350 тысячч. Таму і не прымалася рашэнне, ці лічыць сапраўднымі подпісаных лісты, па на якіх узніклі спрэчкі. У заключэнні не ўказваецца колькасць сапраўдных подпісаў.

Да сказанага дадам, што на працу Цэнтральнай Камісіі станаўча паўплывала ўвага міжнароднай грамадскасці. Дарэчы, на мой погляд, неабсягва быць абвінавачаным у парушэнні правоў чалавека вымусіла і С. Шушкевіча змяніць сваю пазіцыю адносна рэфэрэндуму.

КРАУЧУК Мікалай, 62 гады, пенсіонер:

1. Не, нічога не ведаў.
2. Яшчэ не думаў. Здаецца, нічога з гэтага не атрымаецца.
3. Не ведаю. Хочацца спадзяванца на лепшае. А дзе яно! З дня на дзень жыццё усё цяжэй і горш.

— А цяпер давайце крыку паразважым. Дакучым, рэфэрэндум адбыўся. Выбраны новы Вярхоўны Савет. Ці будзе ён лепшы? Мы ведаем прыклады, калі дэпутаты, якіх падтрымліваў Народны фронт, не вытрымлівалі выпрабаванняў ўлады. Ці выйдзе ад гэтага народ?

— Пераважная большасць людзей павольна сябе адпаведна тым абставінам, у якіх заганяе іх лёс і сістэма. Нельга разглядаць рэфэрэндум, як мэту, як поасцю змену адных людзей павы ўладзе іншымі. Таму двозчы, і такі складана-залежны выгляд мае фармулёўка пытання. Рэфэрэндум — гэта першы этап казэнных рэформаў сістэмы дзяржаўнай улады Беларусі. Ён пазычаны, па-першае, створыць прафесійны і эфектыўны орган дзяржаўнай улады, у якім будуць прадстаўлены ўсе палітычныя сілы рэспублікі дэпутатамі, абавязымі ў новых умовах, умовах дзяржаўнай незалежнасці. А гэта значыць, што яны пойдуць да выбаўшчыкаў за падтрымкай з прагаўмамі, у якіх улічаны сённяшнія рэаліі, па-другое — створыць поэцэдэнт, гэта значыць, што новы Вярхоўны Савет будзе працаваць, ведаючы: калі будзе паводзіць антынаоўдную палітыку, ён будзе неаодам распушчаны, як паліаэдыні. Довгім этапам рэформаў павінна стаць казэнная рэформа сістэмы мясцовай улады. Зараз пад кантролем Апазіцыі БНФ ідзе напружаная праца па распрацоўцы кананадаўства аб мясцовым самакіраванні. Па нашых разліках, гэтая праца скончыцца на пачатку восені, да рэфэрэндуму. Пешае і галоўнае, што павінны зрабіць новы Вярхоўны Савет — гэта павысці сістэму мясцовых уладаў у адпаведнасць з патрабаваннямі павоавай дзяржавы і рыначнай эканомікі. Без гэтага любы канцэпцыі, праграмы і г. д. так і застануцца толькі добрымі пажаданнямі і намерамі.

Падводзячы вынікі сказанага, хачу, каб вы і вашы чытачы разглядалі рэфэрэндум як этап стварэння працы па пабудове нашай дзяржавы. Нас разбывозняе скончыўся, цяпер трэба будаваць. У блок па правядзенню рэфэрэндуму аб'ядналіся палітычныя сілы, якія гатовы ўзяць на сябе адказнасць за гэта будаўніцтва.

Таццяна, 20 гадоў, выхоўвае дома маленькую дачку:

1. Нікуды цяпер не хаджу, таму і не падпісалася.
2. Боязна за лёс дзіцяці. Галасаваць падзі.
3. Пакуль што толькі на мужа. Мяркую, што павінны знайсціся сілы, якія павернуць жыццё да лепшага.

— Дзякуй, Уладзімір Іванавіч, за інтэр'ю. Мы жывём у вельмі складаным часе. Відэаважныя апазіцыі і індывідуальнасць насельніцтва, але ж прыняццё справы або смайжа не самае лепшае выйсце з гэтай сітуацыі. Кожны для сябе павінен зрабіць выбар: ці няхай застаецца ўсё, як ёсць, ці зноў паспрабаваць нешта змяніць. Які ён будзе, гэты выбар?

Пакінем гэта пытанне часу.

З'яўленне беларускага буквара Ч. Янкоўскі расцаніў як выдумку невялікай групы беларускіх інтэлігентаў. Рэдактар «Кур'ера» быў упэўнены, што народ не жадае размаўляць на беларускай мове. Адаўны шанс далучыць яго да сусветных духоўных каштоўнасцей, на думку Янкоўскага, давала распаўсюджанне польскай культуры. Спробы развіваць «нейкую беларускую культуру», заяўляў ён, могуць прывесці да нацыянальнай сутычкі паміж беларусамі і палякамі. У сувязі з узнікненнем выдавецтва «Загляне сонца і ў наша аконца» Янкоўскі пісаў: «...нам здаецца, што разам з сонцам роднай пісьменнасці ў вокны беларускіх хат загляне... беларускі шавінізм».

Ч. Янкоўскі заклікаў даць народу магчымасць выбару культуры. Аднак ён не лічыў беларускую інтэлігенцыю часткай народа, а свабоду выбару культуры разумее толькі як свабоду далучэння да польскай культуры.

Многіх прадстаўнікоў польскай грамадскасці непакоіла развіццё беларускага нацыянальнага руху. Яны праводзілі паралелі з літоўскім рухам. У польска-літоўскіх нацыянальных адносінах у гэты перыяд ішла супраўдная публіцыстычная вайна.

Але паступова больш прадбачліва «сярод» дзеячаў польскага руху пачалі мяняць свае адносіны да беларускага адрэджання. Імі кіраваў пры гэтым звычайны прагматызм. Беларуская насельніцтва пераважала ў краі. Палякі ў параўнанні з імі з'яўляліся нацыянальнай меншасцю. Трэба было думаць аб яе будучыні. І вось у «Кур'ер літэўскі» у артыкуле «Голас з Магілёўскай губерні» ўпершыню прагучала: «Палякам неабходны саюз з беларускім народам». Праўда, аўтар не бачыў другога шляху да гэтага саюза, акрамя як праз пашырэнне польскай культуры сярод беларусаў.

У другой палове 1906 года тон публікацый «Кур'ера літэўскага» змяніўся. Ст. Акуліч ўпершыню выказаў вельмі разважліваю думку, якая азначае пераход да якасна іншага ўзроўню беларускага пытання: «Нас дзеліць не праблема мовы, а класавая непрыхільнасць».

А. Тупальскі ў артыкуле «Польскія пазіцыі ў Беларусі і зямельная праблема» ў тым жа «Кур'еры...» працягвае гэтую думку і заклікае ўсвядоміць, што палякі ў краі, з'яўляючыся нацыянальнай меншасцю, у той жа час застаюцца пануючым грамадскім класам землеўладальнікаў. Далейшае развіццё падзей павінна прывесці, па яго меркаванню, да выбарнага самакіравання. У гэтым выпадку польская грамадскасць можа страціць сваё палітычнае значэнне, а калі будзе праводзіцца радыкальная зямельная рэформа, то і эканамічна. Каб гэтага не здарылася, А. Тупальскі рэкамендаваў адмовіцца ад любога правярэння паланізацыйнай палітыкі. «Навязанне сваёй культуры, усляжкі гвалт — гэта злачынства, і болей таго — гэта пэмька».

У артыкуле выразна высветлілася яшчэ адна праблема польска-беларускіх адносін —

праблема ўзаемаадносін беларускіх малазямельных і беззямельных сялян і польскіх землеўладальнікаў.

А. Тупальскі заявіў, што ўратаваць польскую грамадскасць Беларусі і Літвы ад эканамічнага і палітычнага заняпаду можа толькі стварэнне шырокага кола дробных землеўладальнікаў, якія будуць у стане ўзабагачацца і матэрыяльна, і духоўна. У гэтым сацыяльным слоі яму бачылася сур'ёзная перашкода сацыяльнаму руху нізоў.

Да сяброўства з беларусамі заклікалі аўтар артыкула «Памылковыя дарогі», які схаваўся пад псеўданімам «Цывіс», Ю. Пілаўскі («Прамы шлях»),

Русі») тлумачыцца складам насельніцтва краю. Аб беларусах не гаварылася нічога. Цікава, што ў польскім друку не з'явілася ніводнага водгук на гэты зварот.

У 1907 годзе ідэя краёвай партыі стала аб'ектам шырокага абмеркавання сярод дзеячаў польскага руху. К. Скірмунт у артыкуле «Партыя Беларусі і Літвы» («Кур'ер літэўскі», 1907, № 50) прапанавала ўласны варыянт праграмы гэтай партыі. Ён прадугледжаў стварэнне нацыянальных школьных цэнтраў, клопат аб развіцці моваў усіх народаў краю. К. Скірмунт пісала аб неабходнасці дапамогі беларускаму нацыянальнаму руху. «Мы па-

прапановамі, што тычыліся асноўных праблем польска-беларускіх адносін: польскага памешчыцкага землеўладання і набажэнства ў касцёле на польскай мове. І першае, і другое ў доўгія гады нацыянальных ганенняў успрымалася польскім грамадствам у якасці краевугольнага каменя ў аснове польскіх пазіцый на Літве і Беларусі. І вось у перыяд рэвалюцыі 1905—1907 гадоў, каб быць да канца паслядоўнымі ў абвешчаных дэмакратычных прынцыпах, трэба было згадзіцца на аграрную рэформу, якая б уключала ў сябе частковае адчужэнне памешчыцкіх зямель, і на ўвядзенне беларускай мовы ў на-

дах на старонках гэтай газеты выказвалася сумніненне наконт існавання самабытных літоўскага і беларускага народаў.

У адным з нумароў быў надрукаваны ліст чытача, які падпісаўся «Эльф». Ён рэзка крытыкаваў палякаў, якія падтрымліваюць беларусаў і літоўцаў. «Беларусаў, — пісаў «Эльф», — хочучы ашчаслівіць беларускую культурай без іх жадання. Яны заўсёды веданне польскай мовы лічылі з'явай цывілізацыі. Ніякім палякам не разбудзіць беларускі народ» («Дзёнік Віленскі», 1906, № 20). Дарэчы, гэта было сказана ў адрас маладой беларускай інтэлігенцыі. Ф. Юрэвіч у артыкуле «Нацыянальная дапамога» заклікаў закончыць з «псеўдагуманістычным пачуццём». «Наш першы абавязак — неслі асветніцтва другім народам. Не трэба адтурхоўваць тых, хто цягнецца да нашай культуры. Інакш яны пойдуць да другой, усходняй, а гэта нанясе вялікую шкоду не толькі нашай, але і ўсёй заходнееўрапейскай культуры». Аб тым, што палякі — гэта адзіная сіла, якая нясе цывілізацыю «цёмным» беларусам, пісаў М. Абезерскі ў артыкуле «Перацярпае за краёў» і інш.

«Кур'ер літэўскі» ўступіў у палеміку з органам «эндэцыі». У канцы 1906 года такая пазіцыя здавалася «Кур'еру літэўскаму» не адпавядаючай польскім інтарэсам. У артыкуле «Без адказу» («Кур'ер літэўскі», 1907, № 67) Л. Абрамовіч напамініў, што беларускія газеты «Наша Доля» і «Наша Ніва», якія нядаўна пачалі выдавацца, адрозніваюцца ад іншых некалькі тысяч падпісчыкаў. Дарэчы, «Кур'ер літэўскі» толькі аднойчы звярнуў увагу на «Нашу Долю», калі змясціў у судовай хроніцы інфармацыю пра пасяджэнне суда, на якім разглядалася адна з публікацый «Нашай Доля». На выхад першага нумара «Нашай Нівы» «Кур'ер літэўскі» наогул не адрэагаваў.

Аналізуючы пазіцыі польскага перыядычнага друку па пытаннях сацыяльна-эканамічнага, палітычнага жыцця, можна вылучыць правыя, левыя, цэнтрыскай выданні. Але, калі разглядаць іх адносіны да беларускага нацыянальнага руху, прынцыповых адрозненняў не заўважым. Мэта іх дзейнасці ў нацыянальнай сферы была адзіная: не толькі захаванне, але і ўмацаванне пазіцый польскай грамадскасці ў жыцці краю. Адрозненні пачыналіся пры абмеркаванні спосабаў дасягнення гэтай мэты. І тут, пачынаючы з сярэдзіны 1906 года, многія лічылі тактычна выгадным падтрымліваць беларускі нацыянальны рух. Зрэшты, падтрымка абмяжоўвалася чыста дэкларатыўнымі заявамі.

Дзіўна, але ў адносінах да беларускага нацыянальнага руху пазіцыі польскага ліберальнага друку і рускай чорнасоцыйнай прэсы фактычна супадалі.

Не выпадкова А. Уласаў у красавіку 1908 года ў «Нашай Ніве» пісаў, што беларусы апынуліся паміж двух агнёў. З аднаго боку, «абрусцелі», з другога — палякі, якія хочучы усіх беларусаў-католікаў зрабіць палякамі і заяўляючы, што беларусы як народ не існуюць, іх прыдумалі, каб пасварыць сялян і памешчыкаў краю.

А. СМАЛЯНЧУК.

ТАК БЫЛО, ТАК ПАВІННА БЫЦЬ

О. Еленьскі («Адна дэпутацкая група ці дзве?», аўтар артыкула «Нацыянальны дэмакраты на Літве», які падпісаўся псеўданімам «Аб'ектыўны»). Гэтыя артыкулы былі прадэманстраваны не столькі дэмакратызмам пам'янутых аўтараў, колькі іх клопатам аб будучыні палякаў на Беларусі і Літве. О. Еленьскі шчыра пісаў, што падтрымка палякамі маладой беларускай культуры не толькі будзе ўмацоўваць добрыя адносіны з беларусамі, але ў рэшце рэшт зробіць з іх «дзяцей польскай культуры, таму што іх уласная культура — утопія» («Кур'ер літэўскі», 1906, № 250).

У 1907 годзе на старонках «Кур'ера літэўскага» ўсё часцей з'яўляюцца прапановы аб стварэнні адзінай партыі Беларусі і Літвы, якая аб'яднала б усе нацыі краю. Цікава, што ўпершыню гэтая ідэя была выказана яшчэ ў лістападзе 1906 года. «Кур'ер літэўскі» надрукаваў зварот, перададзены ў рэдакцыю землеўладальнікам з Мінскай губерні Р. Скірмунтам. Зыходзячы з невялікага рэдакцыйнага каментарыя, можна зрабіць выснову, што ініцыятыва стварэння партыі зыходзіла ад яго. У звароце была змешчана праграма будучай краёвай партыі, заснаваная на праграме дзейнасці Мінскага сельскагаспадарчага таварыства. Першым пунктам праграмы было праправаванне роўнасці ўсіх нацыянальнасцей краю. Паводле публікацыі, аб'яднаць увесь край павінны былі агульнадэмакратычныя лозунгі: свабода слова, друку, сходаў, пашырэнне выбарчых правоў, ліквідацыя пашпартнай сістэмы. Акрамя гэтага праграма прапаноўвала ўвядзенне самакіравання ў краі, бясплатную пачатковую адукацыю на роднай мове. Эканамічны раздзел быў сфармуляваны вельмі агульна і вычэрпваўся адным пунктам: «Уздым дабрабыту народа, палёгка ў куплі зямлі для малазямельных і беззямельных сялян (крэдыт і г. д.). Захоўванне прыватнай уласнасці».

У канцы зварота падкрэслівалася, што назва партыі («Краёвая партыя Літвы і

вінны сказаць яму (беларусу. — А. С.), хто ён такі, якая ў яго гісторыя, інакш сувязі паміж палякамі і беларусамі могуць быць разарваны». У гэтым жа нумары «Кур'ера літэўскага» была надрукавана праграма «Саюза палякаў краю», у якой, нягледзячы на назву, таксама галоўнай была ідэя аб'яднання ўсіх нацый. Асновай гэтага аб'яднання павінны былі стаць роўныя магчымасці для развіцця культуры ўсіх народаў. Што датычыць стварэння «Саюза палякаў краю» адзначалі, што ў сваім развіцці ён наблізіўся да раздарожжа паміж уплывам дзвюх культур (польскай і рускай) і шляхам уласнай культуры. Гэтым яны падкрэслівалі важнасць польска-беларускіх адносін. Аднак з гэтай ацэнкай беларускага руху наўрад ці можна згадзіцца. Беларускі нацыянальны рух ніколі не стаяў на раздарожжы. Ён з самага пачатку пайшоў шляхам развіцця ўласнай культуры.

Аб неабходнасці адзінства ўсіх нацыянальнасцей краю і асабліва польска-беларускага адзінства пісаў І. Жукоўскі ў кнізе «Палякі і беларусы» (Вільня, 1907). Цікава, што і ён, вядомы спецыяліст па эканамічных пытаннях, амаль што зусім не крануў эканамічных аспектаў польска-беларускіх адносін, а разглядаў толькі іх культурны бок.

Стварыць дэмакратычную адзіную партыю Беларусі і Літвы прапаноўваў вядомы дзеяч партыі кадэтаў, дэпутат І Дзяржаўнай думы ад Мінскай губерні А. Лядніцкі. Большасць дзеячаў польскага руху не падзяляла яго кадэцкіх перакананняў, але адносілася да яго з павагай. У артыкуле «Пасля выбараў» А. Лядніцкі прапанаваў стварыць «Прагрэсіўную краёвую партыю», якая б аб'яднала ўсе нацыянальнасці на аснове агульных дэмакратычных патрабаванняў. «Антытэза нацыяналізму — не касмапалітызм, а дэмакратыя».

Падобных заклікаў і зваротаў вельмі многа ў польскім віленскім друку 1907 года. Але, на жаль, яны не суправоджваліся ніякімі практычнымі

бажэнства ў касцёле. Пайсці на гэтыя ахвяры яны не змоглі. Праўда, неабходнасць частковага адчужэння памешчыцкіх зямель пры правядзенні камасацыі сялянскіх надзеяў і ліквідацыі сервітутаў паступова стала прызнавацца многімі. Але што датычыць мовы набажэнства, тут пазіцыі засталіся амаль нязменнымі: ніякіх уступак беларускай мове. Тым самым у гістарычных рэаліях Беларусі і Літвы ў пачатку XX стагоддзя заставаўся моцны фактар паланізацыі. Апрай яго з'яўляўся касцёл. У лісце на адрас рэдакцыі «Кур'ера літэўскага» ў сярэдзіне 1906 года Віленскі епіскап Эдвард Роп адзначаў, што неабходнасць беларускай мовы ў набажэнстве поўнасцю адсутнічае. «Самі вернікі не жадаюць яе чуць». «Дзёнік Віленскі» перадаў непакой каталіцкага духавенства Беларусі і Літвы ў сувязі з Дэкрэтам Папы рымскага (№ 19702), у якім бачыма, рускім па нацыянальнасці, дазвалялася пры хрышчэнні і шлюбе іх дзяцей адказваць на пытанні ксяндза на роднай рускай мове. Рэдакцыя выказала здзіўленне польскага каталіцкага духавенства, што, прымаючы такое важнае рашэнне, Рым не выслухаў прадстаўнікоў польскага касцёла.

Адзінае змяненне ў гэтай пазіцыі выказана ў артыкуле «Серпня» (віленскі карэспандэнт варшаўскага «Слова») «Новыя заўвагі» («Кур'ер літэўскі», 1906, № 174). Вырашыць праблему мовы набажэнства ён прапанаваў праз увядзенне дадатковага набажэнства на беларускай і літоўскай мовах. Польскае каталіцкае духавенства на гэта не адрэагавала.

З першага верасня 1906 года ў Вільні пачаў рэгулярна выходзіць «Дзёнік Віленскі». З яго з'яўленнем вызначылася яшчэ адна пазіцыя па «беларускаму пытання». Яе неўмоўна лічыць новай, паколькі яна ў значнай ступені паўтарала ранейшыя (1905 г.) публікацыі «Кур'ера літэўскага». Прычым, шэвіністычны тон артыкулаў у «Дзёніку» быў яшчэ больш відэаочны. І ў 1906, і ў 1907 га-

[Закачэнне. Пачатак у № 26].

Паважанае рэдакцыя газеты «Голас Радзімы»!

Дазвольце праз вашу газету звярнуцца да ўсіх землякоў-беларусаў, асабліва старадарожан, якія жывуць у розных краінах свету.

Паважаныя суайчыннікі-землякі! У сувязі з новымі ўмовамі, якія складаюцца ў нас, мы становімся на шлях развіцця цывілізаваных краін, нам дазволена вольнае маліцца... Вядома, маліцца можна і дома, але ж патрэбны і Храм Божы. Такі Храм запланавана ўзвесці ў нашым горадзе Старыя Дарогі. І ён будзе ўзведзены, хаця сродкаў катастрофічна не хапае. Мясцовыя жыхары, працоўныя калектывы ўносяць пасільны ўклад. Але ж іх магчымасці абмежаваныя, таму будаўніцтва царквы цягваецца.

Вось мы і вырашылі звярнуцца да землякоў, якія пражываюць у розных краінах свету: ахвяруюць па магчымасці частку сваіх зберажэнняў на святую справу — дапамажыце пабудаваць праваслаўную царкву ў горадзе Старыя Дарогі.

Свае ахвяраванні накіроўвайце на адрас:

222910, Рэспубліка Беларусь, г. Старыя Дарогі Мінскай вобласці, разліковы рахунак № 700519 у Старадарожскім аддзяленні Аграпрамбанка Рэспублікі Беларусь.

Пасля ўвядзення царквы ў дзеянне ў ёй будзе навечна захоўвацца спецыяльная кніга, у якой па жаданні тых, хто ахвяраваў свае сродкі на яе будаўніцтва і развіццё, будуць унесены іх прозвішчы.

З павагай і надзеяй на дапамогу

КОМЛІК Уладзімір Нікіфараніч, старшыня праваслаўнай Свята-Мікалаеўскай царквы ў г. Старыя Дарогі Мінскай вобласці.

ГАЙ ДЭ ПІКАРДА ПАБЫВАЎ У МІНСКУ

БЕЛАРУСІСТ З АНГЛІ

Званок Гая дэ Пікарда з Лондана быў нечаканым.

— Памятаеце мяне? Гэта ж мы разнабміліся на свяце ў гонар Скарыны, — пачула голас з моцным англійскім акцэнтам. — Есць справы ў Беларусі, хутка ўбачымся, ці не дапаможаце сустрэцца з кампазітарам Багатыровым?

Збыць гэтага чалавека было абсалютна немагчыма — надта ўжо каларытная фігура. Госьць з Англіі аказаўся дасведчаным у пытаннях нашай гісторыі, музыкі, культуры ўвогуле. Ну проста жывая энцыклапедыя. Пры сустрэчы тры гадзіны запар, знайшоўшы ўдзячнага слухача, ён раскаваў пра свае новыя даследаванні скарынінскай сімволікі, якая, на яго думку, дае ключ да разумення філасофіі Скарыны.

У спадара Гая дэ Пікарда аказалася ў Мінску шмат сяброў і знаёмых. З вядомым беларусістам імкнуліся сустрэцца геральдысты і музыкэнты, артысты і архівісты. Дарэчы, для мінскага камернага хору Гай дэ Пікарда перадаў шмат беларускай царкоўнай музыкі з уласнай бібліятэкі, са свайго архіва.

І дзякуючы яму невядомыя на Беларусі творы царкоўнай музыкі беларускіх кампазітараў-эмігрантаў загучалі ў выкананні маладога харавога калектыву.

— Спадар Гай, — прашу я, — калі ласка, раскажыце, што вас звязвае з Беларуссю.

— Я француз і жылі мы ў Парыжы. Дзед меў шмат прыцеляў з Расіі, у асноўным старых афіцэраў царскай арміі, што эмігрыравалі на Запад. Цётка паслала мяне ў рускі праваслаўны хор царквы Аляксандра Неўскага ў Парыжы. Яна спадзявалася, што гэты цудоўны хор мне спадабаецца, і так яно сталася. Я быў зачараваны. Спяваў там і беларускія канцічкі. Кіраўнік хору Спаскі гаварыў мне: «Кажуць, што гэта музыка не літургічная, не кананічная, але няпраўда тое, гэта сапраўдная прыгажосць, і ў ёй душа праваслаўя».



Потым я быў студэнтам у Парыжы, вучыўся на юрыста. І як усе студэнты, у гэтым часе, трапіў пад уплыў сацыялістычных ідэй. Актыўна дзейнічаў на пасадзе сакратара маладзёжнай асацыяцыі «Вялікабрытанія — СССР». Памятаю, я вырашыў арганізаваць вечар славянскай музыкі. Аднак высветлілася, што недастаткова ведаю пра беларускую музыку. Спытаўся, хто можа даць кансультацыі. Парэлі звярнуцца да айца Чэслава Сіповіча. Ён мне даў усё, што я хацеў, асабліва многа духоўнай музыкі. Дзякуючы яму ж, я спазнаў беларускія народныя песні. Здарылася, што працягаў аўчубу мне даўся ў Англіі, дзе праз айца Чэслава Сіповіча я наладзіў кантакты з беларускай эміграцыяй.

— А як вывучылі беларускую мову?

— Я шмат часу праводзіў сярод беларусаў, чуў іх мову, яна мне спадабалася. Ведаю па-беларуску і разумею. Усё па слыху.

— Цяжка было адолець Скарынавы выданні?

— Старабеларускую мову не

цяжка зразумець, калі ведаеш старабеларускую.

— Колькімі мовамі вы валодаеце?

— Французскай, англійскай, нямецкай, беларускай, старабеларускай, польскай, украінскай, італьянскай і слава-русыскай.

— Вы пісалі артыкулы пра беларускіх кампазітараў Равенскага і Куліковіча-Шаглова. Ці былі з імі асабіста знаёмыя?

— На жаль, не. А артыкулаў надрукаваў многа ў розных мастацкіх часопісах у Амерыцы, Францыі, Англіі. Куліковіч, каб ведалі, быў любімы кампазітар Сталіна. Ён аўтар кантаты пра Сталіна. Яе ў свой час пайсюль спявалі, была надзвычай папулярная. І вось здарылася так, што ён у час ваіны ад'ехаў з радзімы. Як здраднік яго шукалі людзі Сталіна і хацелі расстраляць. Ягонае спадчына знаходзіцца цяпер у бібліятэцы Скарыны ў Лондане. Куліковіч быў адданы беларускаму чалавек, вельмі-вельмі таленавіты, прыгожа гарманізаваў народныя песні. Многія спецыялісты лічаць, і я з імі згодны, што Куліковіч —

кампазітар сусветнага маштабу. Але ж на Беларусі яго не ведаюць, таксама як і Равенскага.

— Якое ў вас склалася ўражанне аб беларусах?

— Гэта цікавыя людзі. Многае ў іх характары ад беларускай прыроды. Трошачкі містычныя. Як Скарына. Ён быў кабаліст, хрысціянскі кабаліст. Кабала — значыць па-жыдоўску традыцыя. Гэта была традыцыя інтэрпрэтацыі цяжкіх ідэй, якія ёсць у Бібліі. Прынамсі, пра гэта я напісаў артыкул, і вы можаце яго надрукаваць у газеце. Думаю, што ён зацікавіць чытача.

— Скажыце, спадар Гай, чаму вы беларускай царкоўнай музыцы ўдзяляеце так шмат увагі, прапагандуеце яе?

— Я люблю яе. Бо гэта прыгожа. Руская, беларуская, французская, нямецкая царкоўная музыка — частка нашай еўрапейскай спадчыны. Мы мусім яе ведаць, захоўваць.

Таццяна АНТОНАВА.

НА ЗДЫМКУ: Гай дэ ПІКАРДА (крайні справа) ў беларускім таварыстве «Радзіма».

Фота В. СТАВЕРА.

НАША СПАДЧЫНА

ВЯСЕЛЬНЫ КАРАВАЙ

«Ой, хорошы наш каравай, хорошы,
Бо хорошы каравайніцы мясілі,
Ой, смачны наш каравай ды прыгожы,
Бо прыгожы каравайніцы ляпілі...»

Так спявалі жанчыны, вымешваючы цеста для вясельнага каравая. Даўно так павялося, што напярэдадні вясковага вясельнага выпякалі рытуальны хлеб. Для выпечкі святочнага цеста запрашалі лепшых майстрых сваёй і суседняй вёсак, якія не толькі ўмелі добра хлеб выпякаць, але і хораша песні спяваць ды танцаваць, бо выпечцы цеста абавязкова спадарожнічалі рытуальныя песні і карагоды. Каравайніцы былі прыгожа апрануты, адзенне далаўняў абавязкова белы з кужалю фартух. Фартушкі былі ўпрыгожаны каліровымі, часцей за ўсё чырвонымі палоскамі, невялічкім узорам з квадратаў, ромбкіў, зорчак, стылізаваных кветак з лісцікамі. Выбае, што ў ар-

наменце фартушка сустракаюцца розныя складаныя заморфныя ці нават антрапаморфныя матывы. Такі фартух жанчыны надзяваюць толькі тады, калі запрошаны ў каравайніцы, але ні ў якім разе не карыстаюцца ім у іншых выпадках. Каравайніцы былі жанчынамі чутымі, вельмімі, пяшчотнымі жонкамі, кляпатлівымі матулямі, часцей — з мнагадзетнага роду. Лічылі, што усё лепшае, што было ў характары жанчыны, каравайніцы разам з хлебам перадаюць маладым.

Муку для вясельнага каравая бралі толькі пшанічную лепшай якасці, які ад некалькіх курэй, малако і масла — ад некалькіх кароў. Пры гэтым у кожным рэгіёне была свая лічба, што адпавядала

тром, пяці, сямі і нават дзев'яці. Даўней каравай ляпілі рукамі, а пазней яго выпякалі ў вялізнай круглай форме — глінянай ці жалезнай пасудзіне. Фарбы рабілі з вішні, бурака, морквы, з чарніцы і іншых лясных ягад. Жыхары Карэліцкага раёна выпякалі рознакаляровыя караваі, а ў вёсках на берэзе Свіслачы хлеб не расфарбоўвалі. У некаторых вёсках каравай упрыгожвалі таксама самаробнымі папярковымі кветкамі і чырвонай стужкай. У даўнія часы вясельныя хлябы выпякалі асобна для нявесты і жаніха. Улічваючы характар дэкаратыўнага аздаблення, яны маглі быць аднолькавымі, а маглі і зусім рознымі, хаця цеста выкарыстоўвалі адно. Каравай упрыгожваўся абавязкова «касой» — пляценкай з каравайнага цеста, што абівала, быццам вянчок, бохан. Часам вясельны хлеб пяркілі шматярусным. На круглым, вялізным памераў хлебце размяшчалі стылізаваныя фігуркі розных птушак, жывёлін, ляпныя дрэвы і кветкі, дэкаратыўныя вырабы, што называліся «шышкі», кошык або гняздзечка з яйкамі ці птушанятамі і многа ўсяго іншага, што далаўняла, упрыгожвала каравай і надавала яму своеасаблівы выгляд. Пасярэдзіне кампазіцыі стая-

ла так званая «рагатка». Гэта трохрогавая галінка яблыні, вішні, грушы або якога іншага пладаноснага дрэва, абкручаная хлебнай палоскай з прэснага цеста і аздабленая чырвонай стужкай. «Рогатка» — сімвал міру, дабрабыту, сімвал самога жыцця. Упрыгожвалася яна ў залежнасці ад густу і мастацкіх здольнасцей каравайніцы. Самыя ўмельны ды таленавітыя стваралі часам з цеста нават нявесту з жаніхом, якія стаялі побач ці па розныя бакі «рагаткі», а навокал — куры, пёўнікі, козачкі ды авечкі — усё з салодкага вясельнага цеста.

Своеасаблівымі адметнымі рысамі караваі былі «шышкі», якія не толькі далаўнялі агульную кампазіцыю, але і выпякаліся асобна і абавязкова з таго ж цеста, што і сам каравай. Цеста, як ужо адзначалася, было здобнае, але для пластыкі часцей замяшвалі другое цеста і не клалі надта многа яек, масла, цукру. Іншыя прысмакаў, або наогул яно было зусім посным. Паставіўшы хлеб у печ, жанчыны жадалі яму вырасці пышным. Некаторы час нельга было адчыняць дзверы на двор, каб «не спу-

ПІСЬМЫ З-ЗА МЯЖЫ СЕМ РАЗОЎ АДМЕРАЙ

У «Голасе Радзімы» № 16 за 16-га красавіка 1992 года, у артыкуле «Цярністы шлях Равенскага», хтосьці прапануе, каб касцельна-рэлігійны гімн «Магутны Божа» Міколы Равенскага на словы Наталлі Арсеньевай стаў нацыянальным гімнам Рэспублікі Беларусь. Гімн гэты напісаны беларускімі католікамі і вунятамі для беларусаў-католікаў і вунятаў, і няхай яны здаровенькія спажываюць у сваіх каталіцкіх касцёлах і каталіцкіх касцёлах усходняга абраду. Гімн гэты не павінен мець нічога супольнага з нацыянальным гімнам Рэспублікі Беларусь. Гімн рэлігійны беларускіх вунятаў і католікаў «Магутны Божа» ўзяты з польскага «божэ цось» Польскіх пшээ так лічэ веці оцялял бляскем потэнгі і хвалы». Беларускія католікі і вуняты ўводзяць гэты гімн нахальна ў беларускія праваслаўныя царквы на Беларусі, каб дашыраць свой уплыў, сваю прапаганду ў тыя беларускія праваслаўныя царквы на Беларусі (перважна ў Заходняй Беларусі), што анаходзіцца пад уплывам расійскіх праваслаўных свяшчэннікаў, якія не жадаюць карыстацца беларускай мовай. Вось жа таму духавенства вунятаў і католікаў выкарыстоўвае гэта, падыходзячы да беларускага народа як «патрыёта», любячага сваю мову, свой народ, сваю бацькаўшчыну. Разгледзеўшы рэлігійную дзейнасць беларускіх католікаў і вунятаў і расійскіх праваслаўных свяшчэннікаў на Беларусі, трэба ўзнаць, што гэта ёсць «кабое рабое», бо духавенства вунятаў і католікаў арыентавана на Варшаву і Ватыкан, а расійскае на Маскву. Цяпер жа трэба паставіць пытанне аб беларускім «патрыётамі»-вунятамі і католікам на Беларусі, чаму яны не робяць наладкаў на польска-каталіцкіх ксяндзоў на Беларусі за ўжыванне польскай мовы, а не беларускай у часе «імшы свентэй» і ў сваіх казаннях да беларускага народу? Чаму яны робяць толькі нападкі на расійскіх свяшчэннікаў за ўжыванне расійскай мовы ў часе Божых службаў у беларускіх царквах?

Цяпер вернемся, што да прапановы беларускага нацыянальнага гімна. Што ёсць дрэннага з беларускім гімнам «Мы выйдзем шчыльнымі радамі»? Гэты гімн лічылі фашыстоўскім, дык і бел-чырвона-белы сцяг, і герб «Пагоню» лічылі фашыстоўскімі!


Як жа можна ўвесці рэлігійны гімн жменькі католікаў і вунятаў на Беларусі на гімн нацыянальны, які будзе спявацца ўсім народам нованароджанай Рэспублікі Беларусь як праваслаўнымі, яўрэямі, неверуючымі (які ёсць і будзе шмат на Беларусі), і іншымі рэлігійнымі меншасцямі ў часе нацыянальных святкаванняў, у якіх народ хоча быць вясельным і калі не адзін будзе крыху выпіўшым...

Прыказка кажа «сем раз памераў, а раз адрэж», таму трэба добра падумаць над нацыянальным гімнам, бо рэлігійны гімн жменькі беларускіх вунятаў і католікаў, замяніўшы на нацыянальны, можа давесці да спрэчак, спрэчкі — і да боек, а гэта разам да нацыянальнага заклоту.

С. ШЧЭРБА.

Англія.

(Закачэньне на 6-й стар.)



ІМЯ

ЯЗЭПА

ДРАЗДОВІЧА



Графік, жывапісец, скульптар, захоплены збірльнік фальклору — такім ведалі сучаснікі Язэпа Драздовіча. Спадчыну ён пакінуў намалюю: літаратурныя творы і мастацкія палотны, што ўслаўляюць прыгажосць роднага краю, унікальную графічную серыю, прысвечаную старажытнай замкавай архітэктуры Беларусі, і партрэтную галерэю з гістарычных дзеячаў. Кожнай новай работай сцярджаў Я. Драздовіч веліч свайго народа, своеасаблівасць роднай зямлі. Не даць знікнуць з памяці ўсяму, што створана адным з выдатных смяю Беларусі, узялася выкладчыца рускай мовы і літаратуры сярэдняй школы пасёлка Германавічы ў Шар-

коўшчынскім раёне, Ада Райчоінак. Яе падзвіжніцкая праца завяршылася адкрыццём у пасёлку Дзяржаўнага музея мастацтва і этнаграфіі імя Язэпа Драздовіча. Тут можна пазнаёміцца з работамі славянскага суайчынніка, з цікавымі экспанатамі з гісторыі беларускай культуры і быту.

НА ЗДЫМКАХ: старажытны мабітак у Германавічах, дзе размешчаны музей імя Я. Драздовіча; «Язэп Драздовіч». Аўтар кампазіцыі — скульптар Ігар ГОЛУБЕУ; Ада РАЙЧОІНАК праводзіць экскурсію па залах музея.

Фота А. ТАЛОЧКІ.



ВЯСЕЛЬНЫ КАРАВАЙ

(Заканчэнне. Пачатак на 5-й стар.)

жаць» цеста, даць яму магчымасць добра падксіці ды высока падняцца. Перахрысціўшы хлеб па даўняму хрысціянскаму звычаю, жанчыны-каравайніцы мылі рукі ад цеста, а тую ваду, у якой мылі, вылівалі пад тое дрэва, з якога бралі галінку для «рагаткі». З нецярпеннем чакалі, калі можна будзе паглядзець на святочны хлеб.

Прыгожы вясельны каравай сімвалізаваў здароўе, шчасце, мнагадзетнасць. даўгалецце маладой сям'і. Няўдачны, «асеўшы» ці дэфармаваны пасля выпечкі засмучаў бацькоў маладажонаў, быццам прадракаў нязгоду ў сям'і, смяротнасць патомства, а магчыма і зусім бяздзетнасць. Часам хлеб атрымліваўся непрыгожы, тады замешвалі цеста паўторна і зноў выпякалі. Як правіла, жанчыны стараліся, але такой сапраўднай радасці гэтай праца ўжо не прыносіла, бо неспакой у душы быў: хаця б на гэты раз удаўся.

Пасля вянчання маладыя вярталіся ў бацькаву хату, дзе каля парога іх сустракалі з караваем на ручніку і абразом, таксама ўпрыгожаным ручніком. Маладая сям'я, пацалаваўшы абраз і хлеб, уваходзіла ў хату. Потым рытуальныя хлябы ставіліся на сталы, дзе яны з'яўляліся галоўным упрыгажэннем вясельнага застолля. Па даўняму звычаю, дзякуючы гэтым за падарункі, маладыя падносілі кожнаму вясельным ласнак — кавалак смачнага каравая ды абавязкова «шышкі». Праз тых, хто прысутнічаў на вяселлі, перадавалі таксама кавалак каравая тым, хто не змог прыйсці — старой бабулі, хвораму, малым дзецям. Пачэсная місія дзяліць вясельны каравай даўчаецца свату, што выконвае абавязкі тамады на вяселлі. Абвязаны белым або шэрым узорным ручніком, падарункам нявесты, сват разважае каравай на кавалкі — прыго-

жыя ды смачныя, кожны кавалак суправаджаецца жартам ці прыказкай.

Такі звычай характэрны для Гродзенскай вобласці і ў цяперашні час. Акрамя Прынямоння, вясельныя хлябы выпякалі і ў іншых абласцях Беларусі, рытуал з караваем быў таксама і ў некаторых славянскіх народаў.

У кожнай мясціне былі свае каравайніцы. На Гродзеншчыне цяпер адной з самых таленавітых лічыцца Яўгенія Арабей, якая жыве ў вёсцы Заполле, што ў Карэліцкім раёне. «Вуслы», «амялушні», «галубы», «лебедзі», «курачкі» і «пеўнікі», фігуркі лясных звіроў і хатніх жывёлін — каля 80 іх — па-сяброўску размяшчаюцца на хлябах Я. Арабей. Тут жа ёлачкі ляпныя, ураджай «грыбоў», што парамі ўтварылі сапраўдныя вянкі вакол прамавугольнага каравая. Работа гэтай майстрыхі вабіць вока незвычайнай рознакаляровасцю, чымсьці нагадвае народную паліхромную скульптуру з дрэва. Яўгенію Мікалаеўну часта запрашаюць на вяселлі, і не толькі ў Заполлі, але ў іншых вёсках таксама. Яна і не ўспомніць, колькі ўжо хлябоў за сваё жыццё выпекла: вельмі вялікая лічба была б, калі б магчыма было пералічыць. Кожны хлеб выпякала непадобны на папярэдні, кожны з дабрый ды шчырымі пажаданнямі стварае. Мастацкі талент гэтай жанчыны выяўляецца ў кожнай справе, за якую яна бярэцца. Вось праўду кажучы ў народзе, што ўмельцы рукі ніколі не сумуюць. У гэтым лёгка пераканацца, як толькі паглядзіш на вышываныя ды тканыя ўзоры майстрыхі. А яшчэ яна вельмі любіць народныя песні і з ахвотай спявае ў народным хоры, нягледзячы на сталыя гады. Каравай слаўнай каравайніцы беражліва захоўваюцца ў Рэспубліканскім музеі гісторыі рэлігіі і Гродзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным.

Валянціна ВОЛАХ.

БЕЛАРУСКАЯ МУЗЫКА

У МІЧЫГАНСКИМ УНІВЕРСИТЕЦЕ

На працягу 1991-92 навучальнага года студэнтам Мічыганскага ўніверсітэта была прадастаўлена магчымасць слухаць музыку ў шырокім дыяпазоне — ад беларускай «Лявоніхі» і «Купалінкі» да аўстрыйскай полькі. Беларускай музыкальнай экспрэсіі былі прысвечаны па тры лекцыі ў кожным семестры ў межах курса «Музыка свету», нядаўна прапанаванага шырокай студэнцкай аўдыторыі. Для чытання іх была запрошана канадка беларускага паходжання Марыя Паўла Сурвіла. Лекцыі ўтрымлівалі аспекты традыцыйнай бытавой і рытуальнай музыкі, і музыкі вымушанай міграцыі, і беларускай рок-музыкі.

«Я ўсхвалявана тым, што з'явілася магчымасць прадставіць беларускую музыку новай аўдыторыі, і часта прыемна здзіўляюся, пачуўшы, як пасля заняткаў студэнты напяваюць «Лявоніху» ў калідоры. Многія звяртаюцца з просьбай паслухаць яшчэ якія-небудзь запісы беларускай музыкі, — гаворыць Паўла Сурвіла. — Гэты энтузіязм сведчыць не толькі аб павазе да беларускай музыкі, але і аб тым, што знаёмства з беларускай музыкальнай культурай не будзе мінамальным».

ГІСТОРЫКІ ЧАКАЮЦЬ

Рашэннем урада Рэспублікі Беларусь створаны часопіс «Беларуская мінуўшчына». Яго заснавальнікі — Галоўархіў Рэспублікі Беларусь, Беларускі філіял творчага аб'яднання Міжнароднага фонду міласэрнасці і здароўя і Беларускі фонд славянскай пісьменнасці і славянскіх культур.

— Хто мы ёсць і адкуль прыйшлі? Гэтае важнае для нацыянальнага адраджэння пытанне ўтрымлівае ў сабе галоўную ідэю новага гісторыка-архіўнага выдання, — гаворыць яго галоўны рэдактар доктар гістарычных навук Мікалай Кузняцоў. — Часопіс адрасуецца не толькі навуковым работнікам, выкладчыкам і студэнтам, але ўсім, каго цікавіць пытанні мінулага нашай рэспублікі і беларускага народа. На яго багата ілюстраваных старонках знойдзецца месца і для архіўных матэрыялаў, і для даследаванняў вучоных, і для гістарычнай белетрыстыкі, чытацкіх пісьмаў. За тыражом мы не гонімся: кошт нумара па цяперашнім часе невялікі — 15 рублёў. Рукапісы аўтараў чакаем па вуліцы Рэвалюцыйнай, 16. Нашы дзверы адчынены для ўсіх добразычлівых людзей і аднадумцаў, мецэнатаў і спонсараў.

ТВОРЧЫ САКРЭТ ПАЎЛА МАЛЧАНАВА

ДАРОГА ДА ВЯРШЫНЬ



На сустрэчы з творчай інтэлігенцыяй у рэспубліканскай газеце «Звязда». У першым радзе злева направа — М. АЛАДАЎ, П. МАЛЧАНАЎ, П. БРОЎКА; стаяць — А. СЛЕСАРЭНКА, З. АЗГУР, А. ШЫБНЁЎ.

— А дзе вы жывяце? — спытаўся я. Малчанаў з горыччу ўсміхнуўся: — Тут жа. У «Белдзяржкіно». Горад перанаселены. Кватэр няма. За дазволам на тымчасовае пражыванне менавіта тут давялося звярнуцца да самога Сяргея Міронавіча Кірэва, і ён не адмовіў. Ніхто, акрамя яго, не адважваўся на такое рашэнне. Мяне з сям'ёю пасялілі ў маленечкім пакойчыку на даху. Там эмсаціўся ўсяго адзін ложкак, на ім спалі жонка і дачка, а я — пад ложкам, на падлозе. Пасля перасялілі ў лепшы

пакой, куды мы зараз зойдем. Яго вызваліў кампазітар Ісак Дунаеўскі, які ад'ехаў у Маскву... Малчанаў зірнуў на гадзіннік. — Вось што, хлапчына: салаўя байкамі не кормяць. Гайда «ў келлю». Пап'ём чайку. З дарогі будзе табе вельмі дарэчы. А тым болей з лімонам. Пашанцавала купіць на праспекце ў Елісееўскім магазіне. Давалі па два ў рукі. Мне дастаўся апошні, адзін, затое, зірні, які прыгажун... Нарэшце ўвайшлі ў пакой — кампактны і ўтульны. Шырокае акно ў вузкім лаасветлены двор. Два ложка ў кутках, канапа, тумбочка і этажэрка з кнігамі.

Пасярэдзіне пакоя перароблены з бильярднага масіўнага стал: і для абеду, і для пісання прыстасаваны. Каля сцяны рахал з іншаземным надпісам на вечку. На сцяне — у пазалочанай рамцы партрэт Васілія Іванавіча Качалава, падпісаны мастаком Уладзімірам Пакроўскім. Павел Сцяпанавіч тлумачыць: — Гэта падарунак аўтара да майго дня нараджэння... Качалаў заходзіў да нас у студыю, заўжды гаварыў з намі па-беларуску. Расказаў, што яго роднага бацьку, свяшчэнніка, за прыгожы і дужа моцны голас, а галоўнае за бездакорнае беларускае вымаўленне, перавялі з нейкага вясковага прыходу ў віленскую Мікалаеўскую царкву, бо тыя, хто ў ёй маліліся, не разумелі ні па-літоўску, ні па-польску, ні па-руску... Васілій Іванавіч — наймалодшы ў сям'і, нарадзіўся ў доме каля гэтай царквы. Яшчэ будучы гімназістам ён прымаў удзел у аматарскім драмгуртку. Нейкі ўдалы спектакль, у якім ён іграў, вазілі на паказ нават у Мінск.

Васілію Іванавічу падабалася размаўляць з намі на роднай мове. Нярэдка мы спявалі разам з ім нашы народныя песні. ...Неўзабаве дачакаўся я свайго зацярджэння на ролю. Асноўныя дзеліні «Палескіх рабінзонаў» павінны былі адбывацца на ўлонні спрадвечнай беларускай прыроды. Туды мы і накіраваліся. Аблобавалі Ліпскі востраў, які знаходзіцца за семдзесят кіламетраў на поўнач ад Гомеля. Гэта, бадай, ці не самы малаяўскі куток не толькі Палесся, але і ўсёй Беларусі.

Жыхары вострава, асабліва моладзь, пасябралі з намі, запрасілі на свае вечарыні, частавалі садавінай і ягадамі, вельмі смачным хлебным квасам — халодным і рэзкім. Звычайна пасля поўнага працоўнага клопатаў здымнага дня мы купаліся разам у Сожы, а потым падымаліся на Стрэлку, дзе спявалі народныя песні.

Душою нашай дружнай грамады быў Павел Сцяпанавіч Малчанаў. Вельмі адораны артыст, ён быў рады мажлівасці даць выйсце свайго творчай энергіі,

пазбаўленай на той час штодзённага тэатральнага выяўлення. Ніхто не мог саборнічаць з ім у чытанні па памяці, у спевах, у віртуознай ігры на розных музычных інструментах, асабліва на мандоліне.

Здымкі паглыналі ўсе думкі і час. Бяжучы страціць яркія сонечныя дні, здымалі з раны да змяркання. Знясленыя клаліся ў ложкак. І так дзень пры дні, пакуль не надыйшла пара дажджоў, вельмі нярэдкіх на Палессі. У гэтыя дні вымушанага адпачынку я з цікавасцю назіраў, як горача і ўсхвалявана Павел Малчанаў і Іосіф Бахар абмяркоўвалі варыянты творчых рашэнняў на бліжэйшыя здымачныя дні. Абмяркоўваліся здымкі панарамы лесу і бязмежнай вады, а потым эпізод будаўніцтва пляты і будана.

— Трэба зняць гэты пазытыў, — гаварыў Павел Малчанаў, — так, як бы зняў Дажэнка.

— Тут ёсць небяспека эпігонства, — заўважваў Іосіф Бахар.

— Ні ў якім разе! — запальчыва адказваў Малчанаў. — Мы выкарыстаем толькі знойдзены майстрам прыём, які аб'ектыўна існуе ў прыродзе мастацтва. Аляксандр Пятровіч Дажэнка ўзьялічвае Украіну. Пейзаж у яго жывы і выключна нацыянальны. Пойдзем за ім, як вучылі, уславім пейзаж роднага краю таксама нацыянальна, па-беларуску. Сакрэт у тым, каб зафіксаваць на цэлулоідзе нашы непасрэдныя пачуцці ад ўспрыняцця сакавітай палескай прыгажосці.

Амаль да раны гаварылі пра майстарства і вялікі мастацкі здольнасці Аляксандра Пятровіча. Асабліва горача абмяркоўвалася «Зямля». Павел Малчанаў ведаў творчасць Дажэнка глыбока. Скромы Іосіф Бахар таксама выявіў тонкае разуменне творчасці сусветна вядомага ўкраінскага мастака.

Тэмпераментна загаварыў Малчанаў: — У кіно яшчэ не пракладзены шляхі сапраўднага мастацкага ўдасканалення. Дажэнка, Эйзенштэйн, Пудоўкін і іншыя лепшыя нашы рэжысёры прышлі да выдатных вынікаў па непратаных сцежках. Прайдзе шмат часу, а фільмы «Маці», «Браняносца Пацёмкін» і «Зямля» не страцяць свайго значэння. Наадварот, правільнае разуменне іх узнікне з агульнага росту кінематографічнай культуры. Я ўпэўнены, што гэтыя фільмы з'явіцца класічным узорам для навукальных устаноў кіно ўсяго зямнога шара.

Аляксей СЛЕСАРЭНКА.

Працяг. Пачатак у № 26.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.).

«ПАГРАНІЧНАЕ» ЯНОВА

Згодна з мясцовым, япоўскім, паданнем, назва Янова ўтварылася ад імя даўняга ўладальніка вёскі пана Яна. Кім быў гэты пан? Магчыма, ён з'яўляўся палікам, які ў ліку іншых перасяленцаў ішоў у XVI стагоддзі перасяліўся ў гэтыя мясціны, на самую граніцу з Руссю-Масковіяй. Міграцыя польскіх падданах на ўсход, у межы Вялікага княства Літоўскага, на беларускія землі, у асабліва вялікіх маштабах адбывалася пасля Люблінскай уніі 1569 года (аб'яднанне Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай). Паток мігрантаў, як можна меркаваць, быў настолькі вялікім, што заканадаўства Вялікага княства Літоўскага («Статут... 1588 года», арт. 12, раздзел III) нават забараняла палікам набываць на тэрыторыі княства маёнты, маёмасць, зямлю. Але гэта «папяроя» забарона паток мігрантаў не спыніла і нават не зменшыла.

Можна зрабіць такое меркаванне. Пан Ян, які быццам бы з'явіўся заснавальнікам і першым гаспадаром вёскі Янова, атрымаў землі ў гэтых мясцінах пасля завяршэння Лівонскай вайны, гэта значыць у пачатку 60-х гадоў XVI стагоддзя. Як вядома, на завяршаючым этапе Лівонскай вайны, у перыяд з 1578 па 1582 год, войскі Рэчы Паспалітай на чале з каралём Стэфанам Баторыем вялі паспяхова баявыя аперацыі супраць рускіх войскаў і прымусілі маскоўскага цара Івана Грознага падпісаць мірны дагавор, згодна з якім цар адмовіўся ад захопленых земляў у Лівоні і Беларусі. Пасля вайны кароль Стэфан Баторый дара-

ваў каланістам, якія ў якасці ваенна-служылых людзей удзельнічалі ў вайне з Масковіяй, зямельныя ўгоддзі і званне шляхты (гл.: А. Мартос. Беларусь в исторической государственной и церковной жизни. — Бузнос-Айрес, 1966. Репринт. Белорусский Экзархат Русской Православной Церкви. Мінск, 1990, с. 47-48). Магчыма, тады і з'явіўся «пан» Ян у мясцовасці амаль на самай рускай граніцы. Магчыма, з той пары і адлічвае сваю гісторыю вёска Янова. Такое меркаванне дазваляе зразумець, чаму беларуска-польскае імя Ян паслужыла асновай для ўтварэння назвы вёскі, дзе спрадвечу жыў змешанае беларуска-рускае насельніцтва і чужаца змешаная беларуска-руская гаворка.

У 1654 годзе распачалася новая вайна паміж Масковіяй і Рэччу Паспалітай. Яна завяршылася ў 1686 годзе падпісаннем дагавора, па якому Смаленск, Чарнігаў, Кіеў і яшчэ 56 гарадоў адышлі да Расіі на «вечныя часы». Пасля гэтай вайны вёска Янова апынулася на рускім баку.

Цікава адзначыць, што на прыгранічнае размяшчэнне пасялення ўказвае і назва рэчкі Стаўбункі, на якой стаіць Янова. Калі ісці ўздоўж рэчкі, то можна заўважыць невялікія напалітыя драўляныя слупы. Гэта не што іншае, як старая граніца. Дарэчы, і назва суседняй вёскі Стаўбуні ўказвае на прыгранічныя стаўбы — слупы; слова стаўп, стаўб у старажытна-рускай мове, ды і ў сучасных

гаворках, у тым ліку беларускіх, азначалі не проста «слуп», але яшчэ «кол, паля, убиты ў зямлю, межавы знак». Вёска Стаўбуні ўпамінаецца ў «Інвентары Чачэрскага староства 1704 года», прычым форма наймення пасялення падаецца тут трохі інакш чынам — як «Столбынь». Геаграфічнае найменне Стаўбуні, «Столбынь» магло ўказваць на абарончы ўмацаванні, на пасяленне, якое акружана «стаўбамі», слупамі, убітымі ў зямлю. У 1704 годзе ў Стаўбуне налічвалася 18 «дымоў» (гаспадарак), адсюль можна меркаваць, што данае пасяленне ўзнікла дзесьці ў XVII стагоддзі. Ці не ў гэты час убіваліся палі і ўздоўж берага рэчкі Стаўбуні? Узвядзенне абарончых застаў, прада, магло весціся і ў канцы XVI стагоддзя, неўзабаве пасля завяршэння Лівонскай вайны. Нельга выключыць магчымасці і іншага тлумачэння, тым больш, што на захад ад Стаўбуна і Янова, у Рагачоўскім, Буда-Кашалёўскім раёнах існуюць вёскі з назвамі адпаведна Стоўня і Стоўпшча. Верагодна, усе гэтыя назвы менш трэба разглядаць у комплексе, бо яны могуць указваць на нейкі, пакуль невядомы дакладна рубяж, прычым такі, які ўзыходзіць, магчыма да больш ранніх часоў, чым XVI—XVII стагоддзі.

Адна старэнькая бабулька з Янова паведала такую версію аб паходжанні назвы рэчкі Стаўбуні. Аднойчы панскія халопы падпалі ноччу панскі маёнтак, а са-

мога пана, які люта здэнаваўся з безабаронных сялян, прывязалі да слупа каля ракі і жывым спалілі яго. А на месцы пакарання паставілі крыж. Гэта, аднак, не больш чым легенда, якая ўзнікла тым не менш на рэалістычнай аснове.

Некалькі звестак з гісторыі іншых населеных пунктаў Яноўскага сельсавета. Іх дарэчы, у вёсцы Будзішча (разам з цэнтральнай вёскай). Вёска Стаўбунскае Будзішча ўзнікла, па ўсёй верагоднасці, як выселкі з вёскі Стаўбуні. У згаданым вышэй статыстычным зборніку Г. Пажавава (1910 год) адзначаецца, што ў пачатку стагоддзя ў вёсцы Будзішча Стаўбунскай воласці быў 71 двор, пражывала 528 чалавек. Даннае пасяленне заснавана не раней рубяжа XVII—XVIII стагоддзяў.

Невялікі пасёлак Расуха (зараз у ім усяго каля 10 двароў) узнік у 1929 годзе (аб гэтым паведамляецца ў «Слоўніку назваў населеных пунктаў Гомельскай вобласці» Я. Н. Рапановіч. — Мн., 1986). Што азначае назва Расуха? Як расказваюць старажылы, да ўзнікнення пасёлка на гэтым месцы быў луг. Тут пасвілі кароў. Калі іх прыганялі ранаіцай, то з высокай і густой травы літаральна сцякала шчодрая раса. З гэтай прычыны быццам бы і назва пасёлка была дадзена адпаведна — Раса-Расуха.

Ізноў мы прыводзім гэтае народнае тлумачэнне як узор неабмежаванай фантазіі пры

тлумачэнні незразумелых назваў. Найменне Расуха ўтварылася ад географічнага тэрміна расоха — «развіліна (дарог); раздваенне ручая, рэчкі; месца, дзе зліваюцца два вадацёкі, яры; дзве крыніцы, якія жывяць рэчку» і г. д. Канкрэтныя прычыны нараджэння назвы пасёлка трэба высвятляць на месцы.

Дакладны час узнікнення яшчэ двух пасёлкаў — Жалуддзя і Лазарава невядомы. Ускосныя факты, аднак, дазваляюць меркаваць, што гэтыя населеныя пункты ўзніклі не раней пачатку нашага стагоддзя. Назва Лазараў утварылася на аснове імя Лазар ці прозвішча Лазараў. У найменні Жалуддзе мы бачым адлюстраванне слова жолуд. Відаць, Жалуддзе літаральна — «месца (урочышча), дзе збіралі жалуды».

На заканчэнне адзначым, што наваколлі вёскі Янова да XVI—XVII стагоддзяў уяўлялі сабой пустэльную лясную мясцовасць. У новы час лясы адступілі, але і сёння праз 2 кіламетры на ўсход ад Янова пачынаецца густы яловы лес. За ім знаходзіцца руская вёска Ялоўка (тэрыторыя Браншчыны), назва якой, як бачым, звязана з абазначэннем елкі, яліны. На былую бязлюднасць гэтых мясцін указвае і той факт, што вакол Янова і іншых чатырох пасяленняў сельсавета, у адрозненне ад суседніх мясцін Веткаўшчыны, няма археалагічных помнікаў — гарадзішчаў, селішчаў, курганных могілнікаў. Людзі прыйшлі ў «яноўскія» лясы позна. Тым не менш, гісторыя тут таксама ёсць, прычым, як мы пераканаліся, даволі цікавая, своеасабліва.

Аляксандр РОГАЛЕЎ.

КРЫНІЧКА



Падружыліся.

Алесь БАДАК.

МЫ КУПІЛІ КРАКАДЗІЛА

— Вы хадзілі
— Мы хадзілі.
— Вы купілі!
— Мы купілі.
Сёння мы
З сястрычкай Зінай
Абышлі
Усе магазіны.
Мы хадзілі
Цэлы дзень.
Рыбак не знайшлі
Нідзе.
Ды затое
Там адзін
Прадаваўся
Кракадзіл!
Мы сабе яго
Купілі.
Дома ў ванну
Пасадзілі.
А пасля яшчэ
Туды
Напусцілі мы
Вады.
— А не маніце вы
Мне!
— Не!
Кракадзіла мы
Купілі,
Ды спытацца вось
Забылі,
Чым карміць яго нам
Можна:

Рыбай!
Кашаю!
Марожаным!
Кракадзіл
Прагаладаўся,
Раптам з ванны
Паказаўся.
Гэтак ляснуў ён
Зубамі —
Шыбы ў вокнах
Задрыжалі!
Стукнуў па вадзе
Хвастом —
Здрыгануўся
Цэлы дом!
Мы з сястрычкаю —
За дзверы.
І ўцяклі хутчэй
З кватэры.
Што, не верыш!
— Веру.
З кожным
Здарыцца такое
Можна.
Добра хоць,
Што за пятак
Не купілі вы
Кіта.
Яго ранкам
На вакзале
Гэтак сама
Прадавалі!

Ніна ГАЛІНОУСКАЯ

ЗАГАДКІ

Я ў беленькім берэце
Мая ножка не абута.
А як дзьмухне толькі вецер —
Рассыпаю парашуты.

[павехлвчст]

Зеляніну я люблю.
Лісце ем, на лісці сплю.
Мой найлепшы месяц — май.
Хто такі я, адгадай.

[нлж ржмеш]

ПРЫКАЗКІ

У няўмекі рукі калекі.
Паволі едучы, далей будзеш.
Не пераскочышы рэчкі, не кажы гоп.
Пад ляжачы камень вада не цячэ.
Чужым розумам сыт не будзеш.
Кошка мышцы не таварыш.

Рэдактар Вацлаў МАЦКЕВІЧ

ЗАСНАВАЛЬНИК:

Беларускае таварыства па сувязях
з суайчыннікамі за рубяжом [та-
варыства «Радзіма»].



НАШ АДРАС:

220600, МІНСК, ПРАСПЕКТ
Ф. СКАРЫНЫ, 44.

ТЭЛЕФОНЫ: 33-01-97, 33-02-80,
33-03-15, 33-16-56, 33-07-82.

Пазіцыя рэдакцыі і аўтараў, матэрыя-
лы якіх друкуюцца на старонках «Голасу
Радзімы», не заўсёды супадаюць.

Газета аддрукавана ў друкарні
«Беларускі Дом друку»
Тыраж 5 500 экз.
Індэкс 63854. Зак. 1202.
Падпісана да друку 29.06.92.
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

МАЙСТАР

ДЗВЕ ЗАЛАЧОНЫЯ ДУЖКІ

Сонца хавалася за лес, на ўскрайку якога бацька казаў сыну:

— Чуе маё сэрца — паміраю я. Нічога не магу пакінуць табе, акрамя слоў: хай ніколі не пакідае твай розум кемлівасць, а дабрыня — тваё сэрца.

Сказаў гэтыя словы і памёр. А сын пахаваў бацьку і заспяшаўся ў вялікі горад. Не ведаў ён, што ў тым горадзе якраз паміраў знакаміты чалавек — майстар Дзве Залачоныя Дужкі. Яшчэ раніцай ён паклікаў слугу і сказаў яму:

— Няма ў мяне ні дачкі, ні сына, але ёсць талент да вырабу акулараў. Я перадаю гэты талент з домам і майстарняй таму, хто першы ўвойдзе ў горад пасля маёй смерці.

Майстар памёр. А слуга пабег на гарадскі вал, каб дачакацца таго чалавека, які першы ўвойдзе ў горад. І не паспеў дабежчы, як пачуў голас:

— Скажы мне, добры чалавек, дзе я магу значаваць?

— Цябе чакае вялікі дом у нашым горадзе і майстарня, — сказаў слуга. — Ты цяпер будзеш майстрам Дзве Залачоныя Дужкі.

Новы майстар хутка звязся з прыёмнай нечаканасцю. Праз некалькі дзён яго ўжо можна было бачыць каля самай высокай вежы каралеўскага палаца, і добрыя людзі казалі:

— Вунь стаіць малады майстар Дзве Залачоныя Дужкі. Ён прадае акулараў.

Аднаго разу ў палацы, у Ружовай зале, кароль сабраў сваіх мудрацоў. Яму захацелася ведаць, якая самая шкодная рэч у каралеўстве.

— Самая шкодная рэч — акулараў! — сказаў старэйшы мудрац. — Яны дапамагаюць бачыць тое, што не кожнаму дазволена.

Кароль запласкаў у ладкі, і ўсе, хто быў у Ружовай зале, закрывалі:

— Самая шкодная рэч у каралеўстве — акулараў!

У той жа дзень ва ўсе бакі паскакалі ганцы, разносячы гэту навіну. А каралеўская вярта схпіла майстра Дзве Залачоныя Дужкі і пры-
вяла ў Ружовую залу, дзе сабраліся прыдворныя, каб у вялікі сярэбраны кубак караля ліць ялей — надзвычай смачны сіропчык, настоены

на пялёстках Паўднёвай ружы, самай прыгожай кветкі ў тым каралеўстве.

— Адсячыце яму галаву! — загадаў кароль. Вярта кінулася да майстра Дзве Залачоныя Дужкі, але ён рукою спыніў стражнікаў і сказаў:

— Яснавяльможны кароль! Я прадаю незвычайныя акулараў. Яны — чароўныя. Ты можаш у гэтым пераканацца!

І майстар Дзве Залачоныя Дужкі абав'язкім пазіраў у Ружовую залу. Ён заўважыў у дальнім кутку змрочнага чалавека і вярнуўся да караля:

— Хай гэты чалавек возьме мае акулараў і скажа табе, што ён бачыць наўкола.

Як толькі чалавек надзеў акулараў, кароль запытаўся:

— Ну, што ты бачыш?

— Што бачу? — сумна ўсміхнуўся чалавек. — лепш бы мне не бачыць гэтых нічэмных людзей! — паказаў ён рукою на прыдворных.

— Яны прыходзяць у Ружовую залу ліць ялей у твай сярэбраны кубак і запэўніваюць цябе, што гэты салодкі сіропчык настоены на пялёстках Паўднёвай ружы. Мне шкада цябе, мой кароль! Шкада, бо ты не бачыш, што ялей настоены не на пялёстках Паўднёвай ружы, а на дробных жоўтых кветках, якія растуць пад сценамі нашага горада. Яны такія мізэрныя, гэтыя кветчкі, што нават назвы не маюць.

Майстар Дзве Залачоныя Дужкі бачыў, як чырванее твары прыдворных. А прыдворныя бачылі, як чырванее твар караля. Нарэшце кароль устаў са свайго трона і сказаў:

— Дзякуй табе, майстар Дзве Залачоныя Дужкі. Твае акулараў сапраўды чароўныя. А ты самы праўдзівы чалавек у маім каралеўстве, і я залічваю цябе ў спіс сваіх мудрацоў.

Ад каралеўскай міласці майстар Дзве Залачоныя Дужкі сціпла адмовіўся. Яго штодня можна бачыць каля самай высокай вежы каралеўскага палаца, і ўсе добрыя людзі кажучы:

— Вунь стаіць майстар Дзве Залачоныя Дужкі. Ён прадае чароўныя акулараў!

А кароль выкінуў свой сярэбраны кубак і больш ніколі не пытаўся, якая самая шкодная рэч у каралеўстве.



Першы ў рэспубліцы прыватны агульнаадукацыйны ліцэй працуе ў Мінску пры творча-вытворчай базе «МОКА». Навучаюцца ў ім дзевятнаццаць дзетак, з якімі працуюць адзінаццаць высокакваліфікаваных педагогаў.

Акрамя базавай школьнай праграмы, ліцэйцы паглыблена вывучаюць гісторыю мастацтваў, англійскую мову [з часам будзе і яшчэ адна замежная], займаюцца спартыўнай гімнастыкай, плаваннем. Выкладчыкі шырока выкарыстоўваюць урокі-экспедыцыі, віктарыны, конкурсы, абіраюцца на сучасныя тэхнічныя сродкі наву-

чанья. Усё гэта дазваляе дзецям гарманічна развівацца, лёгка і радасна засвойваць праграмы.

Пакуль курс навучання ў ліцэі разлічаны на чатыры гады, але з часам ён будзе працягнуты да адзінаццаці. Каля трыццаці тысяч рублёў у год абыходзіцца ліцэю кожны вучань. Большую частку гэтых выдаткаў нясе фірма-заснавальнік.

НА ЗДЫМКАХ: у спартыўнай зале; на ўроку Алена ГУРЭВІЧ і Іван УКОЛАУ.

Фота В. АЛЯШКЕВІЧА.